



Чырвоная звезда

Выдаецца
з 1943 г.

кошт у розніцу
500 рублёў

26

сакавіка

2010

пятніца

№ 24

(8500)

За опытом -
на Івановщину



Картофель по-мотольски

Государственной программой возрождения и развития села на 2006–2010 гг. запланировано довести валовой сбор картофеля во всех категориях хозяйств до 9 млн. тонн, а посевные площади в сельскохозяйственных организациях республики увеличить до 65 тыс. га. Интенсивное хозяйствование с урожайностью свыше 300 ц/га обеспечивает чистую прибыль 800–900 долларов США с одного гектара, а рентабельность – не менее 75%, что выгодно отличает картофель от других сельскохозяйственных культур. В прошлом году общая площадь, занятая под картофель, с учетом подворий населения, составила около 400 тыс. га. В хозяйствах под эту культуру было отведено 52,5 тыс. га, что на 3,6 тыс. га больше, чем в 2008 г. По расчетам специалистов Минсельхозпрода, валовой сбор картофеля во всех категориях хозяйств в 2009 году должен был составить 9,2 млн. тонн, в сельскохозяйственных организациях – свыше 1 млн. тонн. Однако в сельхозпредприятиях Брестской области за четыре года действия программы произведено всего 505 тысяч тонн картофеля, или 71 процент к заданию. Это, понятное дело, вызывает обеспокоенность у руководства области и заставляет искать пути выхода из сложившейся ситуации.

В данном контексте в минувшую субботу, 20 марта, на базе СПК «Агро-Мотоль» состоялся семинар-совещание на тему: «О развитии картофелеводства в

сельскохозяйственных организациях области». К мероприятию было приурочено выездное заседание обласполкома, в ходе которого рассмотрены вопросы

выращивания, защиты и хранения картофеля. В работе семинара приняли участие руководители и специалисты облассельхозпрода и других заинтересованных областных организаций, начальники районных исполнительных комитетов, руководители специализированных картофелеводческих хозяйств, директора крахмальных заводов...

Республиканская программа развития картофелеводства на 2006-2010 годы уже начала приносить первые плоды, но вопросов, требующих безотлагательного решения, еще много. Времени на раскачку нет. Необходимо определиться, какие пути и источники финансирования нужны для того, чтобы успешно реализовать программу производства этого ценнейшего продукта питания, – сказал, открывая мероприятие, председатель обласполкома

Константин Андреевич Сумар. Он же призвал руководителей сельхозпредприятий всерьез заняться выращиванием картофеля и ответственно под ценную культуру в каждом хозяйстве не менее 100 гектаров. Это, по его мнению, минимум не только для соблюдения технологии ее возделывания, но и для получения положительного финансового результата. Ведь не секрет: вкладывая средства в ту или иную культуру (в частности, в картофель), надо учиться зарабатывать на ней деньги. Именно так делают в СПК «Агро-Мотоль».

Мария ФЕДУРК.
НА СНИМКЕ: участники семинара во главе с председателем обласполкома К.А. Сумаром знакомятся с техническим оснащением картофелеводческой отрасли СПК «Агро-Мотоль». Фото Валерия КОРОЛЯ.

К сведению депутатов

30 марта 2010 года состоится двадцать пятая сессия районного Совета депутатов двадцать пятого созыва. На рассмотрение сессии выносятся следующие вопросы:

1. Отчёт председателя районного Совета депутатов.
2. Информация о выполнении критических замечаний и предложений, высказанных на сессиях районного и сельских Советов депутатов XXV созыва в 2009 году, относящихся к ведению райисполкома, его отделов и управлений, районных организаций.
3. Отчёт постоянной комиссии по вопросам работы Советов, развитию управления и самоуправления.
4. Отчёт постоянной комиссии по вопросам социально-культурной сферы, социальной защиты граждан и делам молодёжи.
5. Отчёт постоянной комиссии по аграрным вопросам, продовольствию и экологии.

Другие вопросы.
Начало работы сессии - в 14.30 в большом зале заседания райисполкома.

Переходим на летнее время

В соответствии с порядком исчисления времени, определенным Постановлением Правительства Республики Беларусь от 13 мая 1996 г. № 317, в республике будет осуществлен переход на «летнее» время. В связи с этим 28 МАРТА 2010 г. В 2 ЧАСА стрелки часов на всей территории Республики Беларусь переводятся НА ОДИН ЧАС ВПЕРЕД.

НОВОСТИ РАЙОНА

Вам есть что сообщить газете? Звоните по телефону 2-14-03

Качественно и в сжатые сроки

проведут посевную кампанию в СПК «Ополь-Агро». И для такого утверждения есть веские аргументы: в хозяйстве поставлена на линейку готовности вся почвообрабатывающая и посевная техника, есть необходимое количество высококондиционных семян зерновых и пропашных культур, подготовлена специальная площадка для регулировки зерновысевающих агрегатов. В настоящее время агрономическая служба проводит почвенную диагностику площадей, где планируется разместить зерновые культуры. Главный экономист и председатель профкома разработали условия поощрения передовиков соревнования на всех видах полевых работ, материальную и натуральную оплату труда механизаторов. Примечательно, что ее начисление бу-

дет производиться ежедневно с одновременным информированием участников сева об итогах предыдущего дня.

А правление сельхозкооператива установило продолжительность рабочего дня. Она составила 10 часов. Переработанное время решено компенсировать дополнительным отпуском в другое удобное время. Для организованной работы уже созданы 14 звеньев. Горячий обед для механизаторов будет стоить всего 1600 рублей.

Не ожидая команды сверху

Растаявший снежный покров оголил горы мусора и гниющей травяной растительности, которые за долгую зиму скопились в парках и скверах, придорожных кюветах и на дворовых территориях. И очень приятно, что на многих предприятиях и в организациях города, в частности, РПО «Ивановрайгаз», ПМК-61, ОАО «Мекосан» и других не стали ждать команды сверху, а приступили к наведению порядка на своих территориях и прилегающих к ним улицах сразу после схода снега. Особенно стараются работники коммунальной службы. Приводя в порядок улицы, они не забывают о благоустройстве дворов и детских площадок.

КОР. ГАЗЕТЫ.

Главное – не навредить природе



С наступлением тепла приходит время сбора березового сока. А для того, чтобы заготовка этого целебного напитка проходила без существенного вреда для природы, напомним, что брать сок можно только у берез в возрасте 55-60 лет, которые вскоре пойдут на вырубку.

При осуществлении заготовки сока юридические лица и индивидуальные предприниматели должны иметь заранее выписанный лесной билет, а граждане могут собирать его для собственных нужд бесплатно, но только на участках, которые укажут работники лесного хозяйства, проведя с ними инструктаж о технике подсоски деревьев.

Лучше всего вести заготовку сока в середине сокодвижения, когда его целебные свойства наиболее активны. А еще следует запомнить, что существуют территории, на которых заготовка древесных соков запрещается. Это городские, курортные леса и лесопарковые части зеленых зон; прибрежные полосы рек, озер, водохранилищ и других водных объектов; полосы отвода железных и автомобильных дорог; населенные пункты; места обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, отнесенных к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; археологические памятники; территории санаториев, Домов отдыха, курортов и учреждений здравоохранения; места массового отдыха населения.

По всем выявленным фактам нарушения законодательства о правилах заготовки древесных соков будут приняты меры административного воздействия.

Районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды.

ШАНОЎНЫЯ АМАТАРЫ СПОРТУ!

Запрашаем вас у нядзелю, 28 сакавіка, у спартыўныя залы ДЮСШ аддзела адукацыі і САШ №3 на Спартакіяду-2010 сярод сельскіх Саветаў, якая ўключае 6 відаў спорту: гравы, настольны тэніс, дартс, шашкі, шахматы, стральба з пневматычнай вінтоўкі.

Пачатак спаборніцтваў у 10.00. Адрас: Адрас на фізічнай культуры і спорту райвыканкама.

Уважаемые читатели! До завершения подписной кампании на 2-й квартал 2010 г. времени почти не осталось. Срочно звоните почтальону либо поспешите на почту, иначе вы рискуете остаться без любимой газеты. Напоминаем: месячный комплект «Чырвоная звезда» стоит всего 5 тысяч рублей.



28 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Обеспечиваем комфорт и уют людей

В канун нашего профессионального праздника хочется передать самые искренние поздравления всем работникам сферы обслуживания и особые слова благодарности коллективу жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня наше предприятие переживает не самые лучшие времена. Но при всей сложности ситуации мы успешно проводим в жизнь все намеченные планы. В том числе по решению проблем энергоэффективности котельных, бесперебойному снабжению населения теплом и качественной питьевой водой, наведению надлежащего порядка в подъездах и во дворах, освещению улиц и своевременному вывозу бытовых отходов, а также оказанию максимально широкого спектра дополнительных услуг. А еще мы обеспечиваем

своевременную и достойную заработную плату своим работникам, реализацию всех социальных проектов, проведение регулярных культурно-массовых мероприятий. С уверенностью отмечаю, что наш коллектив несмотря на имеющиеся трудности, добросовестно выполняет все возложенные на него обязанности, принося людям комфорт, тепло и уют, делая наш город, дома и дворы красивыми, светлыми и ухоженными.

Не могу сегодня не отметить старательность дорожных рабочих участка благоустройства Дашкевича А.Н., Мельничука В.В., цветоводов Юсковец Н.Н., Чешко О.С., которые приводят в порядок наши дороги и улицы, украшая места массового отдыха горожан замысловатыми и яркими цветоч-

ными коврами и панно. Такие же слова благодарности выражаю работнику участка водопровода Парфиевцу С.П., водителям Гац В.П., Кузьменчуку А.А., электрику Балуку П.Н., работникам очистных сооружений Криштоповичу Л.Н., Дашкевичу Г.А., Кунаховцу В.В., оператору котельного хозяйства Хвесюку В.В., слесарям-ремонтникам Давидовичу В.А., Дашкевичу А.А., а также многим другим труженикам предприятия.

От себя лично хочу еще раз пожелать всем крепкого здоровья, большого человеческого счастья, успехов в нашем нелегком но благородном труде. Согласия, мира и достатка в ваших семьях!

Юрий ДОРОГОКУПЕЦ,
директор КУМПП ЖКХ
«Ивановское ЖКХ».

Украшаем ваш повседневный быт

Каждый из нас хоть однажды да пользовался услугами бытового обслуживания. Кто-то заказывал оригинальной выкройки платье, кто-то обновлял набойки в туфельках...

И все-таки лучше государственной бытовки нет, - уверяла наша постоянная читательница Людмила Михайловна. - Представьте, обратилась к обувщикам в частную мастерскую наложить маленькие заплатки на рабочих туфлях мужа, а они мне «закатили» цену в 14 тысяч рублей. Возмутилась, конечно. Я за день столько не зарабатываю. Перешла через дорогу в Дом быта, а там эту же работу выполнили за 6 тысяч. И качеством, поверьте, я довольна.

Мы ни в коей мере не обесцениваем частный бизнес, но, как говорят, факт есть факт.

В последние годы заметно преобразился наш городской Дом быта. После проведенного ремонта приятно находиться в центральном фойе, где можно получить полную информацию о предоставляемых услугах. А их в

настоящее время в Доме быта и в 19 сельских комплексных приемных пунктах оказывается 18 видов.

Несмотря на то, что предприятие выполняет все государственные социальные стандарты по бытовому обслуживанию населения, - рассказывает директор КУП «Ивановский РКБО» Елена Васильевна Тимошук, - мы внимательно изучаем потребности рынка и оперативно на них реагируем. К стати, нами создано три новых рабочих места. Так, в минувшем году начали производить тротуарную плитку и бордюры. А вскоре добавим к ним и производство железобетонных цветочниц.

Вот уже семьдесят месяцев работает наша прачечная, на обустройство которой израсходовано 46 миллионов рублей, - продолжает руководитель. - За две смены успеваем выстирать от 600 до 700 килограммов белья, а нашими клиентами являются не только предприятия, организации, школьные и дошкольные учреждения района, но и Пинский мяскокомбинат.

Объем работы, который приходится

на каждого труженика прачечной, довольно большой, - говорит приемщик заказов Людмила Васильевна Керезь. - Поэтому похвалы достойны все: операторы Галина Степановна Демская, Елена Сергеевна Голуб, Оксана Ивановна Михович, Людмила Михайловна Самосюк, электрик Сергей Николаевич Федорук, слесарь Игорь Иванович Олесюк, готовые в любой момент помочь коллеге или подменить один другого. В общем, мы работаем как единый, хорошо отлаженный механизм.

Бытовку невозможно представить без профессионального пошива одежды. Как трудно представить это дело без начальника данного участка Галины Николаевны Засимчук, закройщицы Валентины Васильевны Пилинкевич, которые всю свою жизнь посвятили полюбавшемуся ремеслу. Настоящими мастерами швейного дела стали все женщины коллектива. Не случайно представительница именно этого цеха - швея Мария Николаевна Мазько занесена на районную Доску почета.

Самой высокой оценки и признания заслуживает и мастер-наладчик швейного обо-

рудования Валерий Степанович Сеглюк. Благодаря его мастерству, рационализаторским изобретениям порядком изношенное оборудование в Доме быта и во всех КПП района работает без особых сбоев.

Прекрасный человек, незаменимый мой помощник, наш главный идеолог, председатель профкома, - перечисляет достоинства и титулы заведующей Домом быта Елены Эдуардовны Рагович директор предприятия. Так же тепло она отвечает о заместителе главного бухгалтера Людмиле Александровне Джик, которая трудится в комбинате уже 32 года.

Мало добрых слов было адресовано рабочим цеха по ремонту мебели Нине Павловне Яроцкой, Зое Куприяновне Глинник, строителю Александру Мечиславовичу Струку, представителям сельских КПП: Мотольского - Раисе Ивановне Кульбеда, Опольского - Ольге Васильевне Гизмонт, Бродницкого - Татьяне Васильевне Козак, Ляховичского - Людмиле Степановне Прокопюк, Крытышинского - Екатерине Михайловне Давыдюк и многим другим.

С профессиональным праздником вас, работники бытового обслуживания!

Надежда КУХАРЧУК.

РАШЭННЕ

Іванаўскай раённай тэрытарыяльнай выбарчай камісіі па выбарах дэпутатаў раённага Савета дэпутатаў 26-га склікання ад 24.03.2010 № 9

Праверыўшы адпаведнасць парадку вылучэння кандыдатаў у дэпутаты патрабаванням Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь, Іванаўскай раённай тэрытарыяльнай выбарчай камісіі **ВЫРАШЫЛА:**

Зарэгістраваць кандыдатамі ў дэпутаты Іванаўскага раённага Савета дэпутатаў 26-га склікання па выбарчых акругах наступных асоб:

Іванаўскай-Ленінскай выбарчай акруга № 1

ІЛЬЮШЧАНКАЎ Юрый Аляксеевіч, 1963 года нараджэння, галоўны ўрач установы аховы здароўя «Іванаўскай раённай цэнтральнай бальніцы», пражывае ў г.Іванава, беспартыйны;

Іванаўскай-Маладагвардзейскай выбарчай акруга № 2

ГЕТМАНЧУК Васілій Канстанцінавіч, 1959 года нараджэння, начальнік філіяла Іванаўскае дарожнае рамонтна-будаўнічае ўпраўленне №139 КУП «Брэстаблдарбуд», пражывае ў г.Іванава, беспартыйны;

НАХАЙЧУК Віктар Міхайлавіч,

1979 года нараджэння, дыспетчар ААТ «Белсолрад», заснавальнік і лектар Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Мір для ўсіх», пражывае ў г. Іванава, беспартыйны;

Іванаўскай-Савецкай выбарчай акруга № 3

КРЭС Дзіяна Анатольеўна, 1976 года нараджэння, начальнік аддзела па справах моладзі Іванаўскага райвыканкама, пражывае ў г.Іванава, беспартыйная;

Іванаўскай-Кастрычніцкай выбарчай акруга № 4

КАЧУЛА Аляксандр Мікалаевіч, 1969 года нараджэння, начальнік Іванаўскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях, пражывае ў г.Іванава, беспартыйны;

вае ў г.Іванава, беспартыйны;

Іванаўскай-Чырвонапарыцкай выбарчай акруга № 5

МАІСЕЙЧЫК Святлана Іванаўна, 1955 года нараджэння, старшыня Іванаўскага раённага Савета дэпутатаў, пражывае ў г.Іванава, беспартыйная;

Іванаўскай-Цэнтральнай выбарчай акруга № 6

МАЛІЧ Сяргей Сяргеевіч, 1973 года нараджэння, начальнік Іванаўскага аддзялення Дэпартаменту аховы Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, пражывае ў г.Іванава, беспартыйны;

Іванаўскай-Інтэрнацыянальнай выбарчай акруга № 7

СІДАРЦАВА Людміла Антоньеўна, 1962 года нараджэння, дырэктар Іванаўскай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы, пражывае ў г.Іванава, беспартыйная;

Іванаўскай-Гагарынскай выбарчай акруга № 8

КЕНДА Мікалай Мікалаевіч, 1951 года нараджэння, генеральны дырэктар ААТ «Белсолрад», пражывае ў г.Іванава, беспартыйны;

Іванаўскай-Фрунзенскай выбарчай акруга № 9

ПАЛТО Анатолій Паўлавіч, 1960 года нараджэння, дырэктар ААТ «Мекасан», пражывае ў г.Іванава, член Камуністычнай партыі Беларусі;

Іванаўскай-Заходняй выбарчай акруга № 10

ДАРАГАКУПЕЦ Юрый Іванавіч, 1962 года нараджэння, дырэктар КУМВП ЖКГ «Іванаўскай ЖКГ», пражывае ў г.Іванава, беспартыйны;

Бродніцкай выбарчай акруга № 11

САХАНЧУК Вячаслаў Канстанцінавіч, 1958 года нараджэння, начальнік аддзела адукацыі Іванаўскага райвыканкама, пражывае ў г.Іванава, беспартыйны;

вае ў г.Іванава, беспартыйны;

Ячкавіцкая выбарчая акруга № 12

БЕЛІНКА Віктар Аксентьеўвіч, 1956 года нараджэння, начальнік філіяла «ПМК-61 г.Іванава РУП «Пінскводбуд», пражывае ў г.Іванава, беспартыйны;

Гарбахская выбарчая акруга № 13

КАЦКО Міхаіл Антонавіч, 1960 года нараджэння, старшыня СВК «Гарбаха-Агра», пражывае ў в. Гарбаха Іванаўскага раёна, беспартыйны;

Дастоеўская выбарчая акруга № 14

ШКАБАРА Сяргей Васільевіч, 1975 года нараджэння, дырэктар цэнтра банкаўскіх паслуг № 112 у г. Іванава філіяла № 121 ААТ «Ашчандына» банк Беларусбанк» у г. Пінску, пражывае ў г. Іванава, беспартыйны;

Дружылавіцкая выбарчая акруга № 15

БУШКЕВІЧ Таццяна Антонаўна, 1959 года нараджэння, намеснік старшыні СВК «Дружылавічы», пражывае ў в. Дружылавічы Іванаўскага раёна, беспартыйная;

Ляскавіцкая выбарчая акруга № 16

ПАПКОВА Людміла Піліпаўна, 1957 года нараджэння, дырэктар філіяла «Марыяла» Іванаўскага раённага спажывецкага таварыства, пражывае ў г. Іванава, беспартыйная;

Ляхавіцкая выбарчая акруга № 17

ВАЎРУККанстанцін Міхайлавіч, 1956 года нараджэння, начальнік аддзела ідэалагічнай работы Іванаўскага райвыканкама, пражывае ў г.Іванава, беспартыйны;

Крытышынская выбарчая акруга № 18

ДАБРАДЗЕЙ Пётр Уладзіміравіч, 1954 года нараджэння, галоўны спецыяліст ўпраўлення

сельскай гаспадаркі і харчавання Іванаўскага райвыканкама, пражывае ў г. Іванава, член Камуністычнай партыі Беларусі;

Мотальская-Ленінская выбарчая акруга № 19

БУШКЕВІЧ Уладзімір Фёдаравіч, 1976 года нараджэння, дырэктар таварыства з абмежаванай адказнасцю «Мотальскія вокны», пражывае ў г.Іванава, беспартыйны;

Мотальская-Калінінская выбарчая акруга № 20

ІГНАТЧУК Уладзімір Васільевіч, 1964 года нараджэння, дырэктар філіяла «Іванаўскі райпалівазбыт» Брэсцкага абласнога ўнітарнага прадпрыемства «Упраўленне жыллёва-камунальнай гаспадаркі», пражывае ў г.Іванава, беспартыйны;

Мотальская-Заазерская выбарчая акруга № 21

КАШТАЛЬЯН Вячаслаў Мікалаевіч, 1950 года нараджэння, старшыня СВК «Агра - Моталь», пражывае ў в.Моталь, беспартыйны;

Тышкавіцкая выбарчая акруга № 22

СЫСА Рыгор Максімавіч, 1964 года нараджэння, дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі «Тышкавіцкая сярэдняя агульнаадукацыйная школа», пражывае ў в.Тышкавічы Іванаўскага раёна, беспартыйны;

Моладаўская выбарчая акруга № 23

ХАЛЬКО Сцяпан Пятровіч, 1952 года нараджэння, дырэктар прыватнага ўнітарнага аграрнага прадпрыемства «Моладава-Агра», пражывае ў в.Моладава Іванаўскага раёна, беспартыйны;

Махроўская выбарчая акруга № 24

КРЭЙДЗІЧ Анатоль Мікалаевіч, 1965 года нараджэння, галоўны рэдактар установы «Рэдакцыя газеты

«Чырваная звязда» і праграмы радыёвяшчання «Гаворыць Іванава», пражывае ў г.Іванава, беспартыйны;

Адрыжынская выбарчая акруга № 25

ФЕДАРУК Сяргей Віктаравіч, 1965 года нараджэння, дырэктар прыватнага вытворча-гандлёвага ўнітарнага прадпрыемства «Альфарт», пражывае ў г.Іванава, беспартыйны;

Опальская выбарчая акруга № 26

СТАЛБУНОУ Уладзімір Аляксеевіч, 1954 года нараджэння, старшыня сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Опаль-Агра», пражывае ў в.Опаль Іванаўскага раёна, беспартыйны;

Псышчэўская выбарчая акруга № 27

АНДРУСЕВІЧ Віктар Міхайлавіч, 1959 года нараджэння, старшыня сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Прыясельдны», пражывае ў в.Моталь Іванаўскага раёна, беспартыйны;

Рудская выбарчая акруга № 28

Глінскі Сяргей Сяргеевіч, 1961 года нараджэння, старшыня Рудскага сельскага выканаўчага камітэта, пражывае ў в.Рудск Іванаўскага раёна, беспартыйны;

Снітаўская выбарчая акруга № 29

ГЛІНІК Анатолій Аляксеевіч, 1956 года нараджэння, старшыня сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Снітава-Агра», пражывае ў г.Іванава, беспартыйны;

Сачыўкаўская выбарчая акруга № 30

ГАРБАЧЫК Іван Лукіч, 1951 года нараджэння, старшыня сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Бакунова», пражывае ў г.Іванава, беспартыйны.

Старшыня выбарчай камісіі С.В.БАРНЮК.

Сакратар Т.В.НОВІК.

Рашэнне акруговай выбарчай камісіі Іванаўскай выбарчай акругі № 31 па выбарах дэпутата Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў 26-га склікання ад 25.03.2010 № 2

Праверыўшы адпаведнасць парадку вылучэння кандыдата ў дэпутаты патрабаванням Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь, акруговай выбарчай камісіі Іванаўскай выбарчай акругі № 31 **ВЫРАШЫЛА:**

Зарэгістраваць кандыдатам у дэпутаты Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў 26 склікання па Іванаўскай выбарчай акрузе № 31 **ПАЦОЎСКАГА ІВАНА ІВАНАВІЧА**, 1959 года нараджэння, начальніка Галоўнага ўпраўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па Брэсцкай вобласці, які жыве ў г. Брэсце, беспартыйнага.

Старшыня выбарчай камісіі Ж.Я.ПАРФЕЯВЕЦ.
Сакратар А.А.САМАСЮК.

Рашэнне акруговай выбарчай камісіі Мотальскай выбарчай акругі № 32 па выбарах дэпутата Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў 26-га склікання ад 25.03.2010 № 2

Праверыўшы адпаведнасць парадку вылучэння кандыдата ў дэпутаты патрабаванням Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь, акруговай выбарчай камісіі Мотальскай выбарчай акругі № 32 **ВЫРАШЫЛА:**

Зарэгістраваць кандыдатам у дэпутаты Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў 26 склікання па Мотальскай выбарчай акрузе № 32 **ШЫКАЛАЯ МІКАЛАЯ СЦЯПАНАВІЧА**, 1964 года нараджэння, дырэктара ВК «Моталь», які жыве ў в. Моталь, беспартыйнага.

Старшыня выбарчай камісіі І.М.БАБРЫКОВІЧ.
Сакратар Т.С.БАРТАШ.



Приорбанк



ВЫРАЩИВАЕМ АКУЛ БИЗНЕСА

Кредиты малому и среднему бизнесу

2009 год выдался непростым и для предпринимателей, и для банкиров: количество заказов упало, сроки расчетов с дебиторами увеличились, объемы кредитования частного бизнеса снизились, процентные ставки по кредитам выросли, требования к заемщикам ужесточились. Однако на фоне положительных тенденций в экономике конца 2009 — начала 2010 года в сфере кредитования малого и среднего бизнеса «потеплело», и банки снова оживились.



Управляющий центром банковских услуг 506 «Приорбанк» ОАО **Виталий Николаевич Романчук** уверен, что на фоне общего «потепления» бизнес-климата Приорбанку под силу даже из предпринимателя с небольшим оборотом вырастить настоящую акулу бизнеса.

- Виталий Николаевич, сегодня мы будем говорить о кредитовании малого и среднего бизнеса. Есть ли в Приорбанке какие-то особые критерии выделения данного сегмента клиентов?

- Да, в нашем банке есть свои особенности. Приорбанк — член австрийской банковской группы Raiffeisen, поэтому мы используем международные подходы к сегментации клиентов. К числу малых и средних предприятий мы относим юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с годовой выручкой (без налогов) до 5,0 миллионов евро в эквиваленте. На сегодняшний день — это основной по численности сегмент бизнесменов среди нашей клиентуры, не принимая в расчет физических лиц, ему принадлежит доля более 90%. Так что можно с уверенностью говорить о том, что Приорбанк в большой степени ориентирован на сотрудничество с малым и средним бизнесом.

- Понимаю. Давайте перейдем к вопросам кредитования. Ваш банк всегда активно предлагал финансовую поддержку малому и среднему бизнесу, однако, в связи с осложнением экономической ситуации в прошлом году многие банки резко снизили объемы кредитования, а требования к заемщикам ужесточились настолько, что мало кто им соответствовал. Как действовал Приорбанк?

- Очевидно, что общие экономиче-

ские тенденции не могли обойти стороной Приорбанк, не могли не сказаться на нашей кредитной политике. Действительно, условия были жесткими, но, поверьте, в этом была острая необходимость. В настоящее время ситуация стабилизировалась, и мы нацелены на рост кредитного портфеля.

- Интересно, а какие кредитные продукты Вы можете предложить сегодня?

- Классификация продуктов стандартная — финансирование текущей деятельности и инвестиций.

- Предлагаю начать с кредитов в текущую деятельность. Расскажите, в каком размере можно получить кредит представителю малого и среднего бизнеса и в какой валюте?

- В принципе, максимальный размер кредита не ограничен. Все зависит от объема бизнеса клиента, а точнее — от его выручки. Сумма кредита может достигать 25% от годовой выручки клиента без налогов. При этом, как правило, при определении размера годовой выручки для расчета суммы кредита, мы принимаем во внимание не только годовую отчетность, но и промежуточную (квартальную) отчетность текущего года. Это позволяет нашим клиентам при росте выручки рассчитывать на кредит в большей сумме.

Что касается валюты кредитования, то это могут быть белорусские рубли, доллары США, евро, российские рубли. Конечно, при кредитовании в валюте существуют определенные риски. Если клиент не имеет валютной выручки, при исполнении своих обязательств по кредиту он в значительной степени зависит от колебаний валютных курсов. При росте курса такой клиент уязвим. В этом году, однако, мы нацелены на активную работу в сфере валютного кредитования: даже те клиенты, которые всю выручку получают в белорусских рублях, смогут получить валютный кредит. Сумма такого кредита составит до 5% годовой выручки клиента (без налогов).

- Под какие ставки кредитует Приорбанк?

- Ставки по кредитам зависят, прежде всего, от стоимости ресурсов для самих банков, которая пока остается довольно высокой. Поэтому эффективная (полная) ставка по кредитам в белорусских рублях сейчас находится на уровне примерно 22-25% (но не более 25%) в зависимости от финансового состояния заемщика и предлагаемого обеспечения по кредиту (залога), а в валюте — 14,5-15,5%. Вместе с тем, в настоящее время мы проводим специальную акцию по валютному кредитованию: клиенты, которые перейдут в наш банк на расчетно-кассовое обслуживание до 1 мая 2010 года, могут получить кредит в иностранной валюте по существенно более выгодным ставкам.

- В какой форме предоставляются кредиты на финансирование текущей деятельности и каковы сроки кредитования?

- Самые эффективные и удобные формы кредитования текущей деятельности — возобновляемая кредитная линия и овердрафт. Их преимущество состоит в том, что в течение определенного срока, установленного договором (периода возобновляемости), можно брать и погашать кредит любое количество раз — возвращенные банку суммы кредита тут же становятся доступными для повторного использования. При использовании такого инструмента, как овердрафт, клиенту даже не нужно делать платежку на перечисление средств с кредитного счета на текущий, потому что можно просто платить «в минус» по текущему счету. Сроки финансирования текущей деятельности у нас — до 1,5 лет. Период возобновляемости — до года.

- Возможно ли кредитование без залога?

- Да, для самых финансово устойчивых предприятий кредит в сумме до 30,0-150,0 миллионов белорусских рублей (в зависимости от объема бизнеса клиента) можно получить без залога, под поручительство собственника или руководителя фирмы. Кредитование других клиентов, а также кредитование в больших суммах, возможно только под залог. В качестве залога принимаются недвижимость, автотранспорт, основные средства, товары в обороте и т.д.

- Сколько по времени занимает рассмотрение заявки на кредит?

- Мы постоянно стремимся сокращать сроки рассмотрения ходатайств клиентов. В настоящее время это, как правило, 5 рабочих дней с момента получения сотрудником банка от клиента полного пакета документов. Однако не так давно мы провели ревизию внутренних процессов согласования кредитных сделок и теперь можем предложить клиентам так называемый «Быстрый кредит». Срок принятия решения по нему — 2 рабочих дня. Данное предложение распространяется на клиентов с годовой выручкой до 1,0 миллиона евро в эквиваленте и имеет следующие параметры: сумма кредита — до 262,0 миллионов белорусских рублей, способ выдачи — овердрафт или невозобновляемая кредитная линия, срок кредита — 12 месяцев, период возобновляемости (отсрочка погашения по невозобновляемой кредитной линии) — 6 месяцев.

- С кредитованием текущей деятельности понятно. А что Вы можете сказать об условиях предоставления кредитов на инвестиционные цели? Мне известно, что в 2009 году банки практически не выдавали кредиты на инвестиции частному бизнесу.

- В 2009 году бизнесмены сами не стремились развивать новые проекты. Главной задачей прошлого года было удержать бизнес на плаву. Сейчас ситуация несколько изменилась. Приорбанк предлагает кредиты на инвестиционные цели, связанные с заменой, обновлением активов или приобретением новых активов без значительного увеличения мощностей. Участие банка в финансировании — до 80% стоимости объекта.

Срок кредитования — до 5 лет.

- Есть ли какие-либо особенности по процентным ставкам?

- Нет, в настоящее время уровень ставок примерно одинаковый.

- Каким требованиям должен отвечать индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, чтобы рассчитывать на кредит в Приорбанке?

- Потенциальный кредитор должен иметь опыт ведения хозяйственной деятельности минимум 12 месяцев (возможны отдельные исключения: например, при выделении части существующего бизнеса на новую компанию или при поручительстве устойчиво работающего бизнеса), а также удовлетворять минимальным требованиям к финансовому состоянию, как правило, обеспечить кредит залогом. Стандартным условием кредитования является переход на расчетно-кассовое обслуживание в Приорбанк.

- Раз мы заговорили о расчетно-кассовом обслуживании, скажите, сколько в Приорбанке стоит открыть текущий счет?

- В 2010 году в нашем банке продолжает действовать специальное предложение по открытию счетов и подключению к пакетам услуг по расчетно-кассовому обслуживанию. Открыть счет и подключиться к пакету услуг (включая подключение к системам электронных платежей «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк») стоит всего 1000 BYR. В первые 3 месяца обслуживания абонентская плата за пакет услуг составит всего 1000 BYR ежемесячно, а плата за операции по вносу/снятию наличных белорусских рублей взиматься не будет.

С начала года мы обновили наши пакетные предложения по расчетно-кассовому обслуживанию — дополнили их новыми услугами. Так, сейчас пакеты услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в том числе включают специальные предложения для ключевых лиц предприятия и индивидуальных предпринимателей по услугам для физических лиц (скидки на пакеты услуг для физических лиц, валютные пластиковые карты, кредитные карты). Хотелось бы также напомнить, что благодаря современным технологиям, внедренным в наш банк, клиент Приорбанка может получать услуги по расчетно-кассовому обслуживанию в любом центре банковских услуг (ЦБУ) Приорбанка вне зависимости от места открытия текущего счета.

Более подробную информацию можно получить в ЦБУ Приорбанка:

г. Иваново, ул. 17 Сентября, 2
Тел.: (01652) 2 24 57

Полная контактная информация и информация об услугах Приорбанка представлена на сайте www.priorbank.com.



"Белая Русь"

ЕДИНСТВО И СОГЛАСИЕ

Страница районного совета Республиканского общественного объединения "Белая Русь"

Из первых уст

«В нашем полку прибавляется», -

так ответил председатель совета районной организации ОО «Белая Русь» В. П. Куницкий на заданный ему вопрос о росте рядов общественной организации.

По словам Василия Петровича, к середине марта ее ряды увеличились на две «первички»: из числа работников Достоевской СОШ им. Ф.М. Достоевского и Дружловичского УПК детский сад-средняя общеобразовательная школа.

Решением районного исполнительного комитета данные организации поставлены на учет. Таким образом, в районе действует 37 «первичек» РОО «Белая Русь», в которых насчитывается 501 человек. Наиболее многочисленными первичными организациями райисполкома и отдела культуры, средней общеобразовательной школы №2 г.Иванова, Одринской СОШ, Белагропромбанка, Опольской и Сочивковской СОШ.

«Участие в предстоящей выборной кампании – самое ответственное поручение

для членов «Белой Руси», – заявил Василий Петрович Куницкий.

Во время выборов депутатов местных Советов два члена нашей организации будут работать в составе областных окружных комиссий, 1 – в районной территориальной комиссии, 3 – в сельских территориальных комиссиях, 33 – включены в состав участковых избирательных комиссий, еще 37 – в качестве наблюдателей будут присутствовать в день голосования на избирательных участках. Кроме того, ряд наших представителей будут задействованы в качестве доверенных лиц кандидатов в депутаты.


...А в придачу - 5 баскетбольных мячей

6 февраля прошел торжественный вечер, посвященный 60-летию Снитовской базовой школы. Наряду с множеством гостей, в юбилейных торжествах принял участие и председатель совета районной организации РОО «Белая Русь».

Красной нитью сценичного повествования, как отметил В.П.Куницкий, стала история Снитовской школы, которая неразрывно связана с историей преобразований на территории района и сельсовета, берущих начало с далекого 1939 года.

В приветственном адресе районной организации «Белая Русь», который Василий Петрович вручил директору Снитовской школы Ирине Степановне Демчук, звучало: «За годы работы ваше учреждение стало очагом света, несущим радость и знания молодому поколению. Своим высококачественным трудом, уважаемые педагоги, вы пробуждаете в душах и сердцах детей светлые чувства любви, тепла и милосердия. Вы создаете в человеке духовно-нравственные идеалы и ценности, формируете интеллектуальный потенциал нации, граждан независимой Республики Беларусь...».

А в придачу к адресу - 5 баскетбольных мячей, так необходимых для тренировок в отстроенном спортзале школы, и вручение билета члена ОО «Белая Русь» Нине Васильевне Кривчун, председателю первичной организации школы, на учете в которой состоит 8 членов общественного объединения.



Поддержим таланты!

Русский писатель Всеволод Гаршин однажды заметил: «Таланты больше нуждаются в поддержке, чем в рамках...». Именно так рассудили члены президиума совета Ивановской районной организации ОО «Белая Русь», проанализировав результаты участия школьников Ивановщины в областном этапе республиканских олимпиад, который проходил в январе текущего года. Результаты порадовали: 12 учащихся 8-11-х классов из шести школ района стали победителями.

Но особая гордость – учителя, члены ОО «Белая Русь», ставшие ничуть не меньшими героями, чем их воспитанники. Трое из них – из Одринской средней общеобразовательной школы: Галина Николаевна Горчанюк, подготовившая к успешному выступлению на областной олимпиаде по белорусскому языку девятиклассницу Юлию Панасовец; Александр Георгиевич Федорук, сумевший увлечь географией и дать глубокие знания по этому предмету десятикласснику Петру Дейнеко; Екатерина Сергеевна Гукова – учительница успешно выступившего юного математика – девятиклассника Дениса Божко.

Порадовали своими успехами членов

президиума и Галина Федоровна Сацик, учительница физики Ивановской СОШ №2, а также Галина Григорьевна Добродей, учительница белорусского языка и литературы Опольской СОШ: их воспитанники – девятиклассницы Вероника Трушко и Анна Добродей – тоже вышли победителями предметных олимпиад.

Получив приятную весть, члены президиума единодушно приняли предложение председателя районной организации: организовать акцию «Белая Русь – в поддержку талантов». Во что она выльется, об этом более подробно можно будет узнать 1 апреля: именно в этот день в гимназии г. Иванова будет проходить по сложившейся традиции ученическая районная научно-практическая конференция «С наукой – в будущее!». Доподлинно известно и то, что участникам олимпиады и учителям, членам «Белой Руси», будут вручены сувениры. Более подробно об этой акции мы расскажем в следующем выпуске.

НА СНИМКЕ: член первичной организации ОО «Белая Русь» СОШ №2 г. Иванова Галина Федоровна Сацик со своей ученицей Вероникой Трушко, победительницей областной олимпиады по физике.

Текст и фото Марии ГОРУПЫ.

Внимание: конкурс-эссе

«Победа гега – моя Победа»

Так называется конкурс, который проводится Брестской областной организацией республиканского общественного объединения «Белая Русь».

В конкурсе участвуют учащиеся старших классов средних общеобразовательных школ района.

Цель конкурса: активизация познавательного интереса учащихся к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны (Второй Мировой), формирования гражданской ответственности и патриотизма как значимых ценностных ориентаций современной молодежи.

Для участия в конкурсе до 16 апреля 2010 года представляются:

- заявка на участие в конкурсе;
- эссе в электронном и бумажном варианте.

Эссе (фр. essai – опыт, набросок) – жанр философской, эстетической, художественно-критической, художественной, публицистической литературы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь (Большой энциклопедический словарь).

Эссе должно отвечать, по крайней мере, одному из следующих требований:

- представлять целостное видение исторического значения Победы над нацистской Германией, наиболее важных проблем в оценке этого события в современном мире;
- содержать авторский взгляд на вопросы вклада и роли белорусского народа в дело Победы над нацизмом.

Общий объем конкурсной работы не должен превышать 10-15 страниц (формат А4, кегль 14 через 1 интервал, шрифт Times New Roman). Последний лист эссе должен быть заверен подписью автора с расшифровкой ФИО.

Электронный вариант материалов (на диске, дискете) должен содержать два файла: название эссе с ФИО и файл заявки с названием «Заявка ФИО».

Материалы направляются по адресу: 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21, каб. 217. Контактные телефоны в Бресте: 23-59-63, 793-84-76; в Иваново – 2-22-39.

Решением совета областной организации РОО «Белая Русь» лучшие работы будут опубликованы в областных и районном периодических изданиях, а их авторы – награждены дипломами и денежными премиями.

Богата и разнообразна духовная жизнь

первичной организации «Белая Русь» третьей городской школы. За два года она выросла до 17 человек, а ее члены проявляют все большую активность в проведении различных мероприятий, направленных на духовное возрождение белорусского народа, изучение его боевых и трудовых традиций, истории и культуры. Так, учителя начальных классов Н.С.Валентюк, Е.Н.Кузьменчук, Е.П.Супрун, Е.Н.Якушик, И.А.Дорогокупец провели в своих классах прекрасные Уроки мужества, а их коллега С.И.Хотименко готовит персональную выставку рисунков «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся». Младшие классы с интересом участвуют и в туристско-краеведческой экспедиции «Наш край».

Увлеченно работает с учащимися 8-11 классов над постановкой спектакля «А зори здесь тихие» А. В. Гопанович. Ряд интересных дел по подготовке к 65-летию Великой Победы организовала со своими воспитанниками и классный руководитель 10 класса Л.Е.Федорук.

Увлекательным, крупномасштабным мероприятием школы стала акция «Я – гражданин Республики Беларусь!», состоявшаяся в День Конституции. Во время его подготовки авторам сценария – председателю и заместителю первичной организации



С.Г.Поникарчики В.Д.Романюк-пришлось бы очень трудно, не будь значительной помощи директора школы И.А.Дашкевич и ее заместителя С.Л.Синкевича, активистов «Белой Руси». Еще два члена организации, Шпаковская В.С. и Березовская В.В., работают над подготовкой выставки

в школьной библиотеке «Этнаграфічная культура нашых бацькоў».

М.ПЕТРОВА.

НА СНИМКЕ: члены первичной организации «Белая Русь» СОШ №3 г. Иванова – педагоги Е.Якушик, С.Поникарчик, Е.Супрун, И.Дашкевич, Л.Климовец.



Яны занесены на раённую Дошку гонару

Дзве Вольгі - дзве ўсмешкі

Сярод 57 сельскіх магазінаў тавараў паўсядзённага попыту аднайменная гандлёвая кропка вёскі Варацэвічы прызнана лепшай на Іванаўшчыне, а яе калектыў па выніках работы за мінулы год занесены на раённую Дошку гонару.

сем'ямі. Абедаць пражываюць у суседнім Снітаве, а на работу штодзень дабіраюцца аўтобусам, а бывае, і мужы на чарзе падвоззяць. І ў гэтым не бачаць ніякай праблемы.

—Узаемапаразуменне - вельмі важны момант у нашай рабоце, - расказвае Вольга Пятроўна Галаўчук. — А яшчэ мы поўнасьцю давяраем адна адной. Абедаць ве моцна перажываем за тавараабарот, таму ўсё ў нас і атрымліваецца. Шчыра ўдзячны за пастаянную падтрымку і слухныя парады з боку кіраўніка філіяла райспажыватарства "Прадтавары" Таццяны Дзмітрыеўны Рублёвай і яе намесніка Таццяны Андрэеўны Казарынай.

Сярэднямесячны тавараабарот па гандлёвай кропцы складае 35-40 мільёнаў рублёў, а летам, бывае, перавышае 50 мільёнаў. Пагадзіцеся, для невялікай вёскі з колькасцю пражываючых 430 чалавек сума ўнушальная.

Дарэчы, працуе магазін тавараў паўсядзённага попыту без выхадных з 9 да 19 гадзін, у нядзелю — з 9 да 17 гадзін, без парушэнняў распарадку дня, бо заробак гандляроў залежыць непасрэдна ад атрыманай вырочки. Таму радуецца прадаўца, што ў Варацэвічах па вуліцы Крупскай распачынаецца будаўніцтва новых домаў; значыць, дабавіцца і пакупнікоў. А пакуль яны імкнуцца выкарыстоўваць наяўныя рэзервы для стабільнага росту тавараабароту. Сельскім пакупнікам даспадобы прапанаваныя магчымасці: афармленне папярэдніх заказаў на тавары, крэдытаў на буйнагабарытную прадукцыю, складаную бытавую тэхніку, тэлевізары, а таксама карыстанне прадуктовамі крэдытамі.

Дзякуючы такой зацікаўленасці з боку работнікаў прылаўка ў апошнія гады вяскоўцы набылі нямала неабходных для іх тавараў. Так, сям'я механізатара Аляксея Дзержака абзавялася сучасным халадзільнікам, будаўніка Міхаіла Карала — спальняй "Вікторыя", настаўніца Алена Мірчук цяпер карыстаецца пральнай

машынай-аўтаматам "Атлант", участковы міліцыянер - сучасным тэлевізарам з плазмавым экранам...

Да таго ж, мясцовыя прадаўцы цесна супрацоўнічаюць з сацыяльнымі работнікам Таццянай Мікалаеўнай Шыла, якая абслугоўвае нямоглых і адзінока пражываючых людзей. Жанчына не толькі своечасова выконвае просьбы састарэлых, але і сама заўсёды пацікавіцца, а прадаўцы з ахвотай падкажуць, якія новыя тавары і свежыя прадукты паступілі ў гандлёвую кропку.

Прадаўцы кажуць, што вясковыя людзі найбольш чуйныя, спагадлівыя да іншых. Вось і прыбралішыцца магазіна Наталля Мікалаеўна Лойка па ўласным жаданні рэгулярна дастаўляе свежыя прадукты і іншыя неабходныя тавары састарэлым суседзям.

А лепшай узнагародай для работнікаў магазіна з'яўляецца шчырая людская ўдзячнасць, нахшталт: "Дзякуй, дзяўчаткі! Дай Бог вам здароўечка".

...З самай раніцы ў сельскую краму прывозяць духмяны хлеб. Вольга Пятроўна і Вольга Іванаўна старанна абнаўляюць вітрыны з каўбаснымі вырабамі (да 20 найменняў прапановаўца пакупнікам), малочнай прадукцыяй, правяраюць тэрміны рэалізацыі тавараў, якія хутка псуецца. Увішныя гаспадыні звыклімі спрактыкаванымі рухамі наводзяць на лежны парадак на вітрынах, выкладваюць прадукты і тавары так, каб пакупнікі маглі бліжэй пазнаёміцца з імі і паміж справамі абслугоўваюць наведвальнікаў. Галоўнае для іх — быць добразычлівымі і ўважлівымі да людзей. Каб кожны чалавек, завітаўшы сюды аднойчы, захацеў яшчэ не раз сустрэцца з ветлівымі прадаўцамі, а на развітанне мог пачуць такія простыя шчырыя словы: "Заходзьце да нас яшчэ. Будзем рады бачыць вас!".

Надзея КУХАРЧУК.
НА ЗДЫМКУ: прадаўцы магазіна ТПП в. Варацэвічы Вольга Пятроўна Галаўчук і Вольга Іванаўна Худзіцкая.
Фота Валерыя МІХАЛЬЧУКА.

Дзверы невялікай, але ўтульнай вясковай крамы амаль не зачыняюцца. То вучні мясцовай школы забягуць купіць свежага печыва, то пенсіянеры паважна пераступяць парог, то напрыканцы дня завітаюць механізатары з жывёлаводствами...

І да кожнага наведвальніка, хто б ён ні быў па прафесіі ці ўзросту, прадаўцы адносяцца з ветлівасцю і гасціннасцю. Яны не скупяцца на добрыя словы і звычайную чалавечую ўвагу. Выказваючы

наведвальнікам удзячнасць за пакупкі, абавязкова запрасяць прыходзіць яшчэ, нагадаюць, што на вялікагабарытныя тавары можна зрабіць заяўку, і неўзабаве іх даставяць па хатняму адрасу...

А працуюць тут дзве сімпатычныя жанчыны, дзве сяброўкі — дзве Вольгі: Вольга Пятроўна Галаўчук — загадчыца магазіна, а Вольга Іванаўна Худзіцкая — прадавец. Яны так моцна пасябравалі, што нават парадніліся. Цяпер сябраюць

Знай нашых!

Узійн Грэтцкі — внук Терентія Грэтцкаго из Оздемера

Февраль нынешнего года преподнёс нам непривычное богатство снега и запомнился яркими событиями, которые войдут в историю, как знаковые. Среди них — президентские выборы на Украине и XXI-е Зимние олимпийские игры в канадском Ванкувере. В биографиях ключевых фигур этих событий есть и белорусский след.

Как известно, победителем президентского марафона на Украине стал Виктор Федорович Янукович. Его победу с особой радостью восприняли жители деревни Януки Докшицкого района. Еще бы: Виктор Янукович их земляк. В этой деревне испокон веков Янукович — главная фамилия. Прадед украинского политика был родом из дерев-

ни Януки, его крестили в местном костеле. Виктор Федорович помнит о своих белорусских корнях, он дважды (в 2002 и 2006 годах) приезжал в Януки, на скромном сельском погосте искал могилы своих предков (Газета «Белорусская нива» от 10 февраля 2010 года).

xxx

Олимпийский огонь в Ванкувере торжественно зажег знаменитый канадский хоккеист, легенда мирового хоккея Узійн Грэтцкі (на фото). Оказывается, его дед Терентий Грэтцкі — родом с Дрогичинщины, да еще из селения, граничащего с нашим районом — Оздемер. В начале прошлого века он вместе со своей женой Анной выехали в Канаду на заработки. Там у них родилось четверо детей: Василий, Федор, Катерина и Ольга. Накануне второй мировой войны Анна Грэтцкая вместе с детьми вернулась на свою малую родину. По причине военного лихолетья семья не смогла больше воссоединиться. Терентий Грэтцкі остался в Канаде, где создал новую семью. От этого брака у него два сына: Альберт и Вальтер. Последний стал отцом Узійна Грэтцкі.

Терентий Грэтцкі, оставшись на чужбине, часто слал послания на свою малую родину, делился «американскими» новостями, любимого внука Узійна называл в письме Ваней. В настоящее время в деревне Оздемер Дрогичинского района живет его дочь Екатерина Терентьевна Грэтцкая, родная тётка легендарного хоккеиста.

Каждый человек не без роду имеет свои корни. Приятно отметить, что снежный февраль 2010 года напомнил нам о белорусских корнях президента Украины Виктора Януковича и легенды мирового хоккея, «канадской иконы» по имени Грэтцкі.

Это очередное (из множества) подтверждений тому, что наша земля бесконечно богата на таланты. Как говорится, знай наших!

Анатолий ДЕНИСЕЙКО,
лауреат «Берасцейскай зоркі — 2002» в номинации «культура».



ТЕЛЕФОН НАДЕЖДЫ 2-12-36



Хлеб для диабетчиков есть

Знаю, что в районе проживает немало людей с повышенным содержанием сахара в крови. И все они нуждаются в особом режиме питания. Многие знакомые, к примеру, за хлебом «Борисовским» ездят в соседний Пинск. Неужели в нашем районе не выпекается хлеб для диабетчиков?

Н.Базан, д. Юхновичи.

На Ваш вопрос, уважаемый Николай Николаевич, отвечает **председатель правления Ивановского райпотребобщества Геннадий Адамович РАССОЛОВ:**

В районе выпекаются следующие диетические изделия: булка пшеничная с отрубями высшего сорта 0,3 кг, хлебец «Витаминизированный» высшего сорта 0,3 кг, в рецептуру которого входит пищевая добавка Бетавитон, являющаяся источником дефицитных микроэлементов: бета-каротина, витаминов Е и С, хлебец «Фруктоша» высшего сорта 0,4 кг, в состав которого входит фруктоза.

Хлебобулочные изделия можно приобрести в универсамах №2 (улица Советская) и №3 (улица Красных Партизан). Согласно поданных заявок хлеб развозится по всей торговой сети города и района.

Хала «Ванильная» - на маргарине

В последнее время все чаще начала покупать халу «Ванильную», по вкусовым качествам булка мне очень нравится. Но недавно обратила внимание, что в ее состав входят пищевые добавки: эмульгаторы E322, E471, консервант E211, красители E160a, E160b, которые вредны для здоровья. А ведь мы пропагандируем здоровую пищу. Почему так происходит?

В.С. Климович, г. Иваново.

Причина в том, что для производства халы «Ванильной» используется особый молочный маргарин, в состав которого входят все названные Вами пищевые добав-

ки, — поясняет **и.о. директора филиала райпо «Марыля» П.И. МАРЗАН.** — О них мы и сообщаем в прилагаемой к продукту информации. Вместе с тем, мы производим немало хлебобулочной продукции без применения маргарина особого молочного, в которой, естественно, нет вышеназванных пищевых добавок. К примеру, батон «Проталинка», булка «Мечта», батон «Полесский» из муки высшего сорта по 0,4 кг., хлеб «Финский» светлый подовой 0,8 кг., хлеб «Александрийский» из муки первого сорта по 0,8 кг., хлеб «Краковский тминный» подовой по 0,8 кг., хлеб «Живое» новый йодированный по 0,8 кг. и другие. Покупатели имеют достаточный ассортимент хлебобулочных изделий и они должны сами выбирать, какому виду продукции отдавать предпочтение.

Чтобы не было «Венеции» в Мотоле...

Меня, как, впрочем, и других жителей переулка Школьного деревни Мотоль, интересует: что предпринимается сельсполкомом для того, чтобы этой весной наши жилища не оказались подтопленными тальми водами.

А.М. Романович, д. Мотоль.

Ваше обращение, уважаемая Анна Макаровна, было выслано на реагирование в Мотольский сельсполком. Его **председатель А.П. ШИКОЛАЙ** сообщил нам следующее:

В целях отвода паводковых вод еще в 2008 году с восточной стороны деревни Мотоль был построен отводной канал, а также шлюз-регулятор по улице Юбилейной. Данные объекты способствуют предупреждению затопления названного выше переулка. Для предотвращения образования ледяных затворов по каналу вдоль переулка Школьного и по улице Воросшилова около мостов была проведена расчистка ледяного покрытия. Надеемся, что все предпринятые нами меры не допустят подтопления.

Культурная жизнь



Песни Михаила Исаковского, которому в январе исполнилось 110 лет со дня рождения, поют в праздники и в будни, поют в городе и деревне, поют со сцены концертного зала и в скромной домашней обстановке, поют на прогулке, на лодках и в одиночку... Судьба поэта и судьба его песен стали темой заседания женского клуба «Предислава», которое прошло в конце февраля в районном Доме культуры.

Трудно представить себе человека, который бы не знал, не слышал и даже не мог бы при случае подтянуть хотя бы какую-нибудь из таких известных песен Исаковского, как «Катюша», «И кто его знает», «Дан приказ: ему – на запад...», «В прифронтовом лесу», «Огонек» (На позицию девушка провожала бойца...), «Летят перелетные птицы»... И что интересно: чем чаще и охотнее мы поем и слушаем знакомые песни, тем менее приходит на ум, что она кем-нибудь написана – просто родилась и живет на свете как бы сама по себе.

Однако феномен как раз и состоит в том, что названные

песни не народные. У каждой из них есть автор. В данном случае один – Михаил Исаковский. И песни его самые распространённые и самые любимые в народе. Для их исполнения не нужно ни особого торжественного случая, ни специального собрания людей, ни особой обстановки. Собственно, не надо и текстов. В этом убедились участники заседания. Им практически не понадобились пригласительные хозяйками вечера Ларисой Дричиц и Людмилой Гугельчук «шпаргалки». Многие песни исполнялись под аккомпанемент Василия Гороха солистами Владимиром Селезневым, Надеждой Зеленко,

Человек-песня для всех поколений

Марией Мисеюк, Светланой Кипнюк. Им подпевали все, потому что, слушая песни Исаковского, трудно сдержаться, чтобы их не петь.

О многом узнали в этот вечер наши женщины из рассказа Ларисы Георгиевны. Прежде всего, о поэтическом наследии Михаила Исаковского, которое в своем объеме весьма скромно – за те полвека, что он занимался литературой, им написано всего около двух с половиной сотен стихотворений (сорок из них стали известными песнями). Диапазон его поэтического голоса тоже вроде бы невелик: формально поэтка Исаковского вписывается, с одной стороны, в традиции народного песенного творчества, а с другой – продолжает восходящую к этим традициям линию в литературе, которую представляли Кольцов, Некрасов, Никитин, Есенин. Тем не менее, этого с лихвой хватило для того, чтобы стать – и совершенно по праву – одной из самых ярких, можно даже сказать, феноменальных фигур в истории советской поэзии.

«Уже примерно в году 1924-1925 я дошел до понимания того, что поэзию нужно искать в будничном дне, что слова нужно раскодировать скупко, что красота поэзии заключается не в том, что поэт употребляет какие-то «красивые» слова, а в том, – вспомнил Михаил Васильевич, – что эти слова должны быть самыми точными, единственными в том или ином случае, незаменимыми. И хотя на практике я не всегда

мог осуществить это положение, но повторяю: я его понимал и по мере сил старался осуществлять».

Еще любопытный факт, удививший нас: с 1927 года, когда был издан сборник стихов «Провода в соломе», до 1949 – то есть за более чем двадцать лет – у Исаковского не выходит ни одной новой поэтической книги (кстати, это не помешало ему в 1943 году стать лауреатом Государственной премии, а в 1970 – Героем Социалистического Труда). И совсем не потому, что новых стихов не было: именно в это время создается большая часть его произведений, а сам он становится наиболее признанным в глазах литературной критики тех лет «поэтом новой деревни».

Новаторством Исаковского стало и то, что созданную и развитую предшественниками песенную литературную традицию он отпустил гулять обратно, создав из нее теперь уже новую народную песню:

**Ой, ты песня,
песенка девичья,
Ты лети за ясным
солнцем вслед
И бойцу на дальнем
пограничье**

От Катюши передай привет.

Таких интонаций в литературе до Исаковского не было.

Именно песня «Катюша», написанная в 1938-39 гг., когда гитлеровцы оккупировали Польшу, песня о девушке с берегов родной реки Угры, хранящей верность бойцу на дальнем пограничье, звала к чуткости, бережности

и чистоте, неотделимой от любви к родине. Она стала своеобразным гимном во время Великой Отечественной войны, песней-воительницей, песней-героиней. Песней, имеющей более ста вариантов и поющей до сегодняшнего дня от Владивостока до Парижа, от Скандинавских островов до Италии и негритянских селений. Участников вечера этой песней порадовала 9-летняя дочь преподавателя музыкального отделения школы искусств Светланы Кипнюк – Настенька.

«Катюша» – одна из немногих песен в мире, которой поставлен оригинальный памятник на родине Исаковского, на Смоленщине: на крутом берегу Угры-реки к большому камню-валуну прикреплена медная табличка, на которой высечены слова из песни, а рядом – беседка с бревенчатыми скамейками под навесом.

Роль песен Исаковского, написанных в разное время, начиная с 30-х годов по 60-е, трудно переоценить. Если бы он создал всего лишь только «Снова замерло все до рассвета» и «Услышь меня, хорошая», то этого было бы достаточно для того, чтобы назвать поэтический дар Михаила Васильевича непревзойденным. Собственно, и в других его песнях, таких, как «Провожаешь», «Ой, туманы, мои», «Лучше нету того цветку», «Мы с тобою не дружили», «Каким ты был, таким остался», «Ой, цветет калина», ничего нет придуманного, все словно выхвачено из жизни с ее грустно-лирическими и дорогими задушевными чертами.

Соприкоснувшись с творчеством Исаковского, члены женского клуба открыли для себя огромный мир, в котором прошлое и настоящее жило и живет нежными и светлыми надеждами, чистыми веселыми чувствами, всеобъемлющей любовью к женщине и родному краю.

**Мария ГОРУПА,
член женского клуба
«Предислава».**

Перечень неиспользуемого имущества,

находящегося в коммунальной собственности Ивановского района, подлежащего продаже на аукционных торгах в 2010 году

№ п/п	Наименование юридического лица	Наименование имущества	Адрес имущества
1	Отдел образования райисполкома	здание начальной школы	дер. Смольники ул. Трудовая, 27
2	Отдел образования райисполкома	здание начальной школы	дер. Трудовая ул. Кунькова, 27
3	Отдел образования райисполкома	здание начальной школы	дер. Рагодош ул. Первомайская, 9
4	Отдел образования райисполкома	здание начальной школы	дер. Верхушка ул. Нестерука, 25
5	Отдел культуры райисполкома	танцевальная площадка	г. Иваново ул. Карбышева, 22
6	КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ»	здание котельной	г. Иваново ул. К.Маркса, 104
7	ОАО «Ивановский райагросервис»	здание клуба	г. Иваново ул. Комарова, 15
8	Горбахский сельский исполнительный комитет	здание библиотеки	дер. Климентиново ул. Ломоносова, 32
9	Горбахский сельский исполнительный комитет	здание сарая	дер. Овзичи ул. Центральная, 42
10	Горбахский сельский исполнительный комитет	здание клуба	дер. Овзичи ул. Центральная, 37
11	Достоевский сельский исполнительный комитет	здание школы	дер. Кротово ул. Центральная, 57а
12	Достоевский сельский исполнительный комитет	здание клуба	дер. Красиевка ул. Советская, 2
13	Дружиловичский сельский исполнительный комитет	здание школы	дер. Замошье, ул. Победы, 3
14	Крытышинский сельский исполнительный комитет	здание Дома народного творчества	дер. Зарудье, ул. 8-е Марта, 1а
15	Молодовский сельский исполнительный комитет	здание школы	дер. Осовница ул. 60 лет Октября, 138
16	Молодовский сельский исполнительный комитет	здание школы	дер. Бусса ул. Школьная, 11
17	Мохровский сельский исполнительный комитет	здание музыкальной школы	дер. Мохро, ул. Ленина, 31
18	Одрижинский сельский исполнительный комитет	здание начальной школы	дер. Баландичи ул. Хохлачева, 21
19	Одрижинский сельский исполнительный комитет	здание фельдшерско-акушерского пункта-библиотеки	дер. Опадыше ул. Ленина, 14
20	Одрижинский сельский исполнительный комитет	здание начальной школы	дер. Стронец ул. Мира, 2
21	Одрижинский сельский исполнительный комитет	здание начальной школы	дер. Подыше ул. Школьная, 6
22	Сочивковский сельский исполнительный комитет	здание прачечной	дер. Стрельно ул. Советская, 7а
23	УКСП «Совхоз им. И.А. Поливко»	здание склада для хранения травяной муки	дер. Тышковичи
24	УКСП «Совхоз им. И.А. Поливко»	здание склада для хранения травяной муки	дер. Тышковичи
25	УКСП «Совхоз им. И.А. Поливко»	здание амбара	дер. Тышковичи
26	УКСП «Совхоз им. И.А. Поливко»	здание бани	дер. Тышковичи

Конкурсы

Вынесенное в заголовок утверждение – аксиома. Но каждый из нас в душе жelaет, чтобы у этого народа было меньше работы. Хотя зачастую мы сами становимся виновниками бед и несчастий. Поэтом службы МЧС уделяет много внимания профилатике. Особенно активно она ведется среди наших юных граждан.



НА СНИМКЕ: члены жюри конкурса оценивают представленные ребятами поделки.

Спасатели - народ мужественный

Одной из форм профилатической работы являются различные конкурсы.

Итоги районного этапа творческого соревнования под названием «Юный спасатель» подведены в районном отделе по чрезвычайным ситуациям. Участие в нем приняли учащиеся практически всех учреждений образования, а также кружковцы Ивановского центра детского творчества.

Жюри было очень сложно определить лучшие произведения, по-

скольку уровень исполнения большинства из них был действительно высок. Только после длительного обсуждения принято решение признать победителями следующих учащихся: в номинации «поделки» – Кристина Дядюк (Центр детского творчества); в номинации «макеты спасательной техники» – Марина Попко (Стрельно); в номинации «плакат» – Татьяна Гусло (Хомичево); в номинации «мягкая игрушка» – Ира Таратушкина и Наталья Юшовец (Ивановская СОШ №2); в

номинации «фотоснимок» – Мария Дубик (Хомичево), в номинации «рисунок» – Дмитрий Черняк (ЦДТ). Интересным получился и литературный конкурс в номинациях «стихи», «расказы» и «сочинения». Лучшими признаны произведения Романа Марчика (Дружиловичи), Тамары Базан (Сочивки), Марины Савчук (Стрельно) и Дарьи Горбацкой (ЦДТ). Их произведения, а также работы призеров районного конкурса, направлены для участия в областном финале. Кроме названных выше победителей жюри отметило активность и высокий уровень творчества учащихся Опольской, Псыщевской и Дружиловичской школ.

**Александр БАХУРЕВИЧ,
инспектор районного
отдела по ЧС.**

Здоровые дети – наше будущее

Так называется благотворительная акция по сбору пожертвований для поддержки детей, больных туберкулезом, стартовавшая 24 марта.

Надеемся, что неравнодушные к

чужой беде люди, готовые перечислить на расчетный счет **3015200990017 ф-л «Минская городская дирекция» ОАО «Белинвестбанк», код 764, УНП 100265026** подъемную для них денежную сумму, найдутся и в нашем районе.

Собранные в ходе акции средства пойдут на закупку вещей и медикаментов детям, которые в данный момент находятся на лечении, реабилитации и оздоровлении. **Татьяна ДЕРЮЖКОВА.**

ГАИ информирует

Внимание: декада «Техосмотр»

В интересах безопасности движения проверка технического состояния транспорта, называемого в народе «техосмотр», перенесена непосредственно на диагностические станции, где есть специальная аппаратура. На территории нашего района такая станция принадлежит ОАО «Ивановский райагросервис» и расположена по адресу: г.Иваново, ул.Комарова, 15.

Государственный технический осмотр проводится на основании положения, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь №630 от 30.04.2008 года. В данном положении оговорены и сроки его проведения:

- легковые автомобили, используемые для коммерческих перевозок пассажиров, автобусы и грузовые автомобили, оборудованные для перевозки пассажиров, с числом мест для сидения более девяти, включая место водителя, а также транспортные средства, предназначенные для перевозки опасных грузов, проходят гостехосмотр не позднее чем через шесть месяцев после проведения последнего гостехосмотра;

- легковые автомобили, прицепы к ним, с года выпуска которых прошло десять и более лет, включая год выпуска, грузовые и специальные автомобили, прицепы и полуприцепы к ним, а также транспортные средства, год выпуска которых не установлен (за исключением транспортных средств указанных в пункте 1), проходят гостехосмотр не позднее чем через двенадцать месяцев после проведения последнего гостехосмотра;

- транспортные средства, с года выпуска которых прошло менее десяти лет, включая год выпуска (за исключением транспортных средств, указанных в пунктах 1 и 2), проходят гостехосмотр не позднее чем через двадцать четыре месяца после проведения последнего гостехосмотра.

Транспортное средство должно быть представлено для проведения гостехосмотра не позднее десяти дней после государственной регистрации.

В соответствии с действующим законодательством (ст. 18.12 ч.5 КоАП РБ), за управление транспортным средством, не прошедшим государственный технический осмотр, предусмотрена ответственность в виде предупреждения и наложения штрафа до двух базовых величин, в настоящее время - 70.000 рублей. А должностные лица (ст. 18.24 КоАП РБ), допустившие к участию в дорожном движении транспортное средство, имеющее неисправности, при наличии которых его участие в дорожном движении запрещено, или не прошедшего государственного технического осмотра, подвергаются наложению штрафа в размере от четырех до шести базовых величин (от 140.000 до 210.000 рублей).

С 20 по 30 марта 2010 года проводится очередная общереспубликанская декада «Гостехосмотр», в ходе которой сотрудниками Госавтоинспекции совместно с УП «Белтехосмотр» и транспортной инспекцией будет проведен ряд мероприятий, направленных на выявление транспортных средств, не прошедших техосмотра.

А. ЗАВАДСКИЙ,
ст. госавтоинспектор Ивановского РОВД, капитан милиции.

Энергоназор предупреждает

Электрический ток – источник повышенной опасности

Весной начинается массовое подключение электронасосов для откачки воды из затопленных подвалов, а затем для полива огородов. Подключать их необходимо только через устройство защитного подключения (УЗО), которые продаются в магазинах «Электротовары».

Весна – это продолжение работ на стройплощадках. Помните, что нельзя производить работы в охраняемых зонах воздушных и кабельных электролиний без согласования с электросетями. Следует помнить и о том, что определенную опасность для людей представляют обыкновенные бытовые приборы. Сейчас в наших домах появились современные стиральные машины, водонагреватели, электрочайники и т. д. В ранее построенных домах электропроводка не была рассчитана на такую нагрузку, а потому от перегрева изоляции могут случаться возгорания, часто выгорают контакты розеток.

Не надейтесь на свои умелые руки, а приглашайте для подключения электроприборов специалистов, имеющих соответствующее образование и практику работы с электроустановками.

И. ГРЕЧКО,
инспектор «Госэнергонадзора».

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Березовский сыродельный комбинат» за 2009 год

Бухгалтерский баланс на 1 января 2010 года

млн. руб.

Наименование показателей	Код строки	На конец отчетного периода
АКТИВ		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства (остаточная стоимость)	110	73579
Нематериальные активы (остаточная стоимость)	120	8
Доходные вложения в материальные ценности	130	-
Вложения во внеоборотные активы	140	30697
Прочие внеоборотные активы	150	-
Итого по разделу I	190	104284
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы и затраты	210	23837
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам	220	3933
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	848
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	32115
Расчеты с учредителями	250	-
Денежные средства	260	5072
Финансовые вложения	270	15
Прочие оборотные активы	280	16184
Итого по разделу II	290	82004
БАЛАНС	300	186288
ПАССИВ		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный фонд	410	32046
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)	411	-
Резервный фонд	420	862
Добавочный фонд	430	38411
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	440	-
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)	450	11552
Целевое финансирование	460	1369
Доходы будущих периодов	470	171
Итого по разделу III	490	84411
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные кредиты и займы	510	21773
Прочие долгосрочные обязательства	520	1195
Итого по разделу IV	590	22968
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Краткосрочные кредиты и займы	610	48857
Кредиторская задолженность	620	13154
Задолженность перед участниками (учредителями)	630	386
Резервы предстоящих расходов	640	-
Прочие краткосрочные обязательства	650	16512
Итого по разделу V	690	78909
БАЛАНС	700	186288

Отчет о прибылях и убытках с 01.01.2009 по 31.12.2009

млн. руб.

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	010	287113
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг	011	18745
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку)	020	268368
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	030	259207
Валовая прибыль	040	9124
Управленческие расходы	050	-
Расходы на реализацию	060	-
Прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции, работ, услуг	070	9161
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ		
Операционные доходы	080	116961
Налоги и сборы, включаемые в операционные доходы	081	20
Операционные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых в операционные доходы)	090	116941
Операционные расходы	100	117371
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов	120	- 430
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ		
Внереализационные доходы	130	3336
Налоги и сборы, включаемые во внереализационные доходы	131	98
Внереализационные доходы (за вычетом налогов и сборов, включаемых во внереализационные доходы)	140	3238
Внереализационные расходы	150	1289
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов	160	1949
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	200	10680
Расходы, не учитываемые при налогообложении	210	665
Доходы, не учитываемые при налогообложении	220	117
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения	240	11228
Налог на прибыль	250	2619
Прочие налоги, сборы из прибыли	260	458
Прочие расходы и платежи из прибыли	270	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	300	7603

Информация о дивидендах и акциях, количестве акционеров, задолженности:

Наименование показателей	Единица измерения	За 2009 год	За 2008 год
Количество акционеров, всего	лиц	3825	3831
в том числе: юридических лиц	лиц	42	42
в том числе: физических лиц	лиц	3783	3789
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	Миллионов рублей	44,65	325,1
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги)	рублей	73,26	533,41
Обеспеченность акции имуществом общества	тысяч рублей	128,1	111,9
Количество простых акций, находящихся на балансе общества	штук	6823	6823
Просроченная дебиторская задолженность (долгосрочная)	миллионов рублей	1	4
Просроченная кредиторская задолженность (долгосрочная)	миллионов рублей	-	-
Среднесписочная численность работающих	человек	1469	1429

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг - сыры сычужные твердые.

Решением собрания акционеров от 25.03.2010 года определена дата закрытия реестра для выплаты дивидендов за 2009 год - 1 марта 2010 года. Утвержден размер дивидендов за 2009 год в сумме 623,74 рубля на одну акцию. Дивиденды будут выплачены в период с 1 мая по 1 августа 2010 года.

Дивиденды за 2010 год будут выплачиваться по итогам года (годовые).

Анатолий КРЭЙДЗИЧ



Фотарэпрадукцыя карціны Я. Рамановіча «Рака разлілася»

Богаў сон

Урыўкі з дакументальна-мастацкай аповесці пра вядомага беларускага мастака Янку Рамановіча

Заканчэнне. Пачатак у №№ 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103 за 2009, №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22 за 2010 год.

Раніцай карціна прадстала ва ўсім сваім характэраве, усёй сваёй непаўторнасці перад удзельнікамі пленэра. Атрымалася нямая сцэна – у калег перахапіла дыханне ад захаплення. Знайшоў, знайшоў, як перанесці на палатно сутнасць з’явы, адлігі, якая забрала ў палон у навагоднюю ноч. І вось гады ў рады карціна на самых прэстыжных выставах. Нават і на афішы змясцілі рэпрадукцыю. Колькі разоў прапаноўвалі за яе добрыя грошы. Але кожны раз адмаўляў пакупнікам, нешта не дазваляла развітацца з шэдэўрам. І ўжо, відаць, вавек не развітацца.

Аповесць напісана – жыццянiс працягваецца...

Пакуль «Чырвоная звязда» публікавала ўрыўкі з гэтай аповесці, а разам з ёю Брэсцкая абласная «Народная трыбуна» і часопіс «Малодосць» (11-ы (Берасцейскі) нумар за 2009 год), Янка за гэты час распрацаваў новыя буйныя тэмы-цыклы. Адна з іх – так званая сакральная. Яна і раней прысутнічала ў мастакоўскай практыцы: на пленэрах, у майстэрні не-не, ды і з’яўлялася на свет лікі святых. Гэта адмысловыя, падобныя і непадобныя да кананічных, абразы. Не, гэта не твары, а менавіта лікі, выпісаныя па ўсіх законах іконапісу. З бліскучымі, як і на іконах, німбаі. І ўсё гэта... на дрэве. Вось толькі дрэва не тое, на якім пісаліся іконы ў старажытнасці. Яны – на старых, пачарнелых ад часу поцесах альбо драўляных ночвах-балеях. І тут мастак не адышоў ад сваёй глыбока, а нават і глыбінна нацыянальнай сутнасці. І тут знайшоў магчымасць знітаваць, паяднаць у адзінае цэлае неба і зямлю, боскае і чалавечае, духоўнасць у яе найвышэйшым разуменні і не меней высокім разуменні нацыянальным.

Нібыта рыхтаваў сябе да нечага важнага, велічнага. Таму і не застала яго зняцка абвешчанага восенню 2009-га ў Познані міжнародная выстава «Сучасная ікона і кельты пейзаж». Акрамя выяваў на поцесах прадставіў на ёй істотных памераў палотны, выкананыя алеем.

Дужа тонкая гэта справа. За яе не возьмешся запроста, не вызваліўшыся ад душэўных згрызот. Тут трэба быць чыстым і прасветленым, трэба забыцца на сваё фізічнае існаванне, трэба прадстаць перад палатном такім, каб не адчуваць свайго грахоўнага цэла. Няпроста гэта. Тут і без паста не абясыцца, і без неверагодных духоўных высілкаў.

Структурное подразделение «Бродницкий крахмальный завод»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ начальника производственного участка, инженера-технолога, мастера теплового участка, плотников, каменщиков.

Справки по телефонам: **30-3-49, 30-2-63.**

ЧПУП «Капитан В. В.» производит и реализует:

ШТАКЕТНИК, ЖЕРДИ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ **обрезные и необрезные** (под заказ любой размер).

ЗВЕНЬЯ ЗАБОРА (деревянные, металлические).

Вагонка, доска пола, наличник, плинтус, а также дрова, утеплители, антисептики (для пропитки древесины).

Приглашаем посетить рынок «Альфард» (павильон №45).

Тел.: 8-0164-47-44-33, 8-029-635-39-61, 8-029-208-50-50.

УНН 290480475

РЕМОНТ мягкой мебели

- Большой выбор тканей.
- Пенсионерам - скидка.
- Разнообразный дизайн.

ИЗ КРОВАТИ - ТАХТА. Доставка БЕСПЛАТНО.

Тел.: 8-017-95-2-22-88, 8-029-551-68-36, 8-044-724-71-88.

Св-во № 0126755 от 29.03.07 выд. Слуцким РИК

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Тел.: 8-029-722-64-74, 8-01645-2-46-59.

ИП ШУТЬКО А. Г. УНН290829019

Реализуем с доставкой БЛОКИ г/с, БЛОКИ демлер, КЛЕЙ для кладки блоков; ПЛИТЫ перекрытия; МИН-ВАТУ; ПЕНОПЛАСТ.

Тел.: (8-029)-529-89-60, 520-46-00, 8-01643-68-9-60.

ИП Храпко С.И. УНН 290729161

ОКНА №1 В БЕЛАРУСИ!



Отличные ОКНА

ШИРОКИЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ

Отличные цены. Кредит.

г. Иваново, ул. Первомайская, 25а
тел. 2-22-88, 8-033-328-54-03, 8-029-993-09-31

УНН 290817558

Ивановская РОС ДОСААФ ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ "В".

На время летних каникул организуется группа для учащихся с 16 лет.

Тел.: 2-15-63-2-21-76.

ОАО «БРЕСТ-ВТИ» **продажа, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание**

- > МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ, ШКАФЫ, КАССОВЫЕ АППАРАТЫ, ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: компьютерно-кассовые системы;
- > ВЕСЫ: торговые, товарные, чекопечатающие;
- > КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА: детекторы, счетчики банкнот;
- > КОМПЬЮТЕРЫ И ПЕРИФЕРИЯ: факсы, телефоны, телефоны стандарта DECK;
- > РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: картриджи, тонеры, лента чековая, красящая, термоэтикет; бумага в ассортименте, пленка пищевая;
- > ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: мини-АТС.

г. Пинск, ул. Ленина, 15, тел.: (8-0165) 32-40-52, 32-32-18; (8-029) 349-77-84, 923-37-37, 205-40-52.
г. Столин, ул. Ленина, 6, тел.: 8-01655- 2-26-82; (8-029) 631-29-23, 728-96-75.
г. Брест, ул. Светлая, 1, тел.: (8-0162) 46-60-42, 46-05-51; (8-029) 726-05-51, 176-05-51, 226-60-42.

Переработка лома содержащего драгметаллы тел. 8-0162-44-82-24.

УНН 200002340

СПК "Ополь-Агро" Ивановского района Брестской области ПРОДАЕТ ТРАКТОР МТЗ-80, 1990 г. в., стоимость 8 (восемь) млн. руб.

Тел.: 8-029-164-98-82, 41-5-33, 41-5-32.

Компьютеры, ноутбуки

КРЕДИТ без справок и поручителей на лучших для Вас условиях!

8-029-855-27-70 8-029-645-48-89

г. Минск, ул. Кирова, 19 время работы: с 8-30 до 19-00

Бесплатная доставка в течении 2-3 дней!!!
свидетельство №191077237 от 21.10.2008 г.

Ивановскому району на постоянную работу требуется **БУФЕТЧИК** в кафе д. Крытышин. Оплата труда сдельно-премиальная. Обращаться по тел.: 2-31-68, 8-029-822-75-00.

Организация постоянно реализует: ВСЕ ВИДЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ (в наличии и под заказ), а также изготавливает: **ДОМА, БАНИ, БЕСЕДКИ ИЗ СТРОГАНОГО КРУГЛОГО БРЕВНА И БРУСА.** ДОСТАВКА ЗА СЧЕТ ПРОДАВЦА.

Тел.: 8-029-679-26-98, 8-029-839-16-73.

С-во ГМ №046346 выдано 04.01.2007 г. Гомельским облисполкомом. УНН 490493346

ПРОДАЮТСЯ БЛОКИ Г/С, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ (демлеры). ШИФЕР, ШТАКЕТНИК.

Тел.: 2-41-28, 2-70-95, 8-029-524-62-50.

ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН200678316

Продаются сетка-рабица, столбы, проволока, профнастил.

Тел.: 2-42-12, 8-029-728-64-78.

УНН 290109402

Горизонтальные и вертикальные ЖАЛЮЗИ

Срок изготовления 24 часа www.zaluzi.nm.ru

Собственное производство в Дрогичине

Хорошие цены для дилеров и клиентов тел. 3-23-23, 80296180373, 80298033404

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ЗДАНИЙ юридическим и физическим лицам.

Тел.: 8-029-800-23-85, 8-029-724-39-99 (MTC), 8-029-985-89-13 (Vel).

ООО "Трест Реконструкция" УНН 191242853

УКСП «Совхоз им. И. А. Поливко», д. Тышковичи ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО РАСПИЛОВКЕ ЛЕСА. А ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: **ДОСКА ОБРЕЗНАЯ И НЕОБРЕЗНАЯ, БРУС.** В наличии и под заказ. Форма оплаты любая.

Тел.: (8-01652) 52-1-81, 52-0-22.

ВИДЕОСЪЕМКА свадеб, торжеств.

Телефон 8-029-208-40-70.

ИП КРОКУН С. И. УНН 290819285

Ремонт мягкой мебели любой сложности

СРОК 1-3 дня

ИП Мокваля С.В. УНН 690188229

- из кровати - тахту
- из дивана - угловой диван
- из обычного дивана - впередывдвижной

КАЧЕСТВО • ДИЗАЙН • ДОСТАВКА

8-(01795)-5-93-53
Велком 8-(044)-756-72-80
MTC 8-(029)-766-24-30

УП «ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ПУТЕВЫХ МАШИН» ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

- ✓ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ столбиков, балок, перемычек, калиток, ворот, деталей конных плугов, различных металлоизделий по индивидуальным заказам и другой продукции из рельсов.
- ✓ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ по автоперевозке в пределах Республики Беларусь.

Обр. по адресу: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 37 или по тел.: 8-0165-33-27-84, 33-27-86. УНП 200574116

Открыта сертифицированная мастерская ПО РЕМОНТУ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ.

На выполненные работы предоставляется гарантия.

Обращаться по адресу: г. Иваново, ул. Первомайская, 1. Тел. для справок: 2-13-22, 527-11-77 (MTC), 627-11-77 (Vel).

УНН 200274495

Небязпека - побач

Электраэнергія - самы зручны і ўніверсальны від энергіі для карыстання. Аднак, калі грэбаваць правіламі тэхнікі бяспекі, яна можа прынесці бяду.

Асноўнымі прычынамі паражэння электрычным токам з'яўляюцца:

1. Эксплуатацыя няспраўнай электраправодкі, выкарыстанне няспраўных ці самаробных электрапрыбораў і інструментаў.
2. Набліжэнне да абарваных ці абвіслых правадоў ліній электраперадачы бліжэй 8 метраў.
3. Самавольнае пранікненне ў электраўстаноўкі і набліжэнне на недапушчальную адлегласць да токавадушчых частак.
4. Самавольныя работы ў ахоўных зонах паветраных і кабельных ліній электраперадачы.

ПАМ'ЯТАЙЦЕ! Каб пазбегнуць няшчасных выпадкаў, ЗАБАРАНЯЕЦЦА:

- адчыняць дзверы і пранікаць у памяшканні трансфарматарных падстанцый;
- знімаць замкі з дзвярэй электраўстановак і заходзіць за агароджу;
- накідваць розныя рэчы на правады, шкодзіць ізалятары, залазіць на апоры;
- набліжацца да абарваных ці абвіслых правадоў бліжэй 8 метраў;
- гуляць з доўгімі шастамі каля ліній электраперадачы;
- скірдаваць сена, салому, рабіць стаянкі аўтатранспарту, загоны для жывёлы, вудзіць рыбу, выконваць будаўнічыя работы ў ахоўных зонах;
- самавольна рамантаваць і ўхіляць няспраўнасці ў бытавых электрапрыборах, (для гэтага запрашайце кваліфікаваных спецыялістаў).

Аб заўважаных пашкоджаннях і няспраўнасцях паветраных і кабельных ліній электраперадачы, адчыненых дзвярэй электраўстановак паведамайце дыспетчару раёна электрасетак па тэл. 2-23-40.

ІВАНАЎСКІ РАЁН ЭЛЕКТРАСЕТАК.

К сведенню абанентов услуг "byfly" и "Zala".

РУП "Белтелеком" проводит Акцию "Открытый мир byfly и Zala".

Суть Акции для пользователей услуг byfly: до 31 марта текущего года абонентам byfly, подключившимся к услуге интерактивного телевидения Zala в период действия Акции, услуга интерактивного телевидения предоставляется без взимания стоимости подключения.

Суть Акции для пользователей услуг Интерактивного телевидения Zala: до 31 марта текущего года абонентам Zala, подключившимся к услуге byfly в период действия Акции, услуга byfly в первый месяц работы предоставляется со скидкой 50%.

Подробнее об Акции можно узнать по тел. 2-13-03.

Натяжные потолки

Глянцевые, матовые, сатиновые.

Выбор цвета. Возможна рассрочка. Гарантия 10 лет.

Тел.: 327-14-85 (Velcom), 790-95-13 (MTC).

ИП МАЦЕРУК О. Н. УНН 290574579

ОКНА, ДВЕРИ ИЗ ПВХ

ПРОТИВОМОСКИТНЫЕ СЕТКИ ЗА 1-3 ДНЯ

Собственное производство конструкций и стеклопакетов. Замеры, доставка, монтаж.

- Профиль: Funke Gruppe (Германия)
- Фурнитура: Roto NT (Германия)
- Немецкие технологии

Неоспоримое качество

Возможна продажа в кредит без процентов и справок

частное торгово-производственное унитарное предприятие

ГЕВОПЕТА

тел./факс: 2-59-07, 2-52-88, GSM: +375 (29) 682-46-18, 209-12-48

г. Иваново, ул. Ленина, 127 а

УНН 290376292

СЕТКА-РАБИЦА любые размеры

- ✓ металлическая, оцинкованная, полимерная (цвета разные);
- ✓ заборные столбики и проволока для натяжки сетки;
- ✓ колючая проволока.

ДОСТАВКА Тел.: (8-029)-823-20-90, 336-20-90, 8-0163-41-77-77.

УНН 290484543 ОДО «Ларгруппсервис»

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Установа "Рэдакцыя газеты "Чырвоная звязда" і праграмы радыёвяшчання "Гаворыць Іванава"

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў

Выходзіць па аўторках і пятніцах, на беларускай і рускай мовах.

Рэгістрацыйны № 812

Адрас рэдакцыі: 225800, г. Іванава, Савецкая, 91

Падпісана да друку ў 9.00.

Заказ № 1408

Тыраж 7700

Індэкс індыўідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай - 64148.

Галоўны рэдактар

Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ

Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай настольна-выдавецкай сістэме, аддрукавана афсетным спосабам з арыгінал-макета рэдакцыі ў Пінскай рэгіянальнай друкарні галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Брэсцкага аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Ленина, 42. Аб'ём - 3 друкаваныя аркушы. Фармат 600x420 мм.

ТЭЛЕФОНЫ:

галоўнага рэдактара	2-12-63	загадчыка аддзела пісьмаў	2-12-36
адказнага сакратара	2-20-01	аператараў	2-15-38
загадчыка аддзела аграрнай палітыкі	2-15-02	бухгалтара	2-16-46
		раённага радыё	2-14-03

Аддзел рэкламы - 2-15-02

АДРАС ЭЛЕКТРОННАЙ ПОШТЫ: zviazda@brest.by САЙТ: WWW.JANOW.BY


Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць прыведзеных фактаў. За дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

ISSN 2075-8006

9 772075 180007



Программа ТВ РЕКЛАМА



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ "ЧЫРВОНАЯ ЗВЯЗДА". E-MAIL: ZVIAZDA@BREST.BY, ТЕЛ. 2-15-02



Поздравляем!

Коллектив работников ГУО "Сушанская базовая общеобразовательная школа" поздравляет **Любовь Михайловну КУЗЬМИНЧУК** с юбилеем!

Вам мы желаем от чистого сердца радости в жизни, успехов везде, счастья побольше, здоровья крепче и долгой жизни на этой земле.



Коллектив работников

ПМК-61 РУП "Пинскводстрой" поздравляет **Анатолия Борисовича КОРЗИКА** с юбилеем! Цветы, улыбки, поздравленья, тепло души и доброту прими сегодня, в день рождения, твой юбилейный день в году. Пусть лучшее, что было, не уйдет, а худшее не смеет возвратиться, пусть молодость всегда в душе живет, чтоб старости нельзя было вселиться.



Горячо и сердечно поздравляем **Анатолия Анатольевича ПЕСНЯКА** с юбилеем!

За все огромное спасибо, за то, что крепко любишь нас, за то, что с добротой и лаской спешишь на помощь в трудный час. Не печалься, шути, улыбайся, не грусти, хоть порой нелегко, не стареть, не болеть постарайся, ведь до ста еще так далеко.

Дочь, зять, внучка Алеся, внук Женя.



Искренне поздравляем **Анатолия Анатольевича ПЕСНЯКА** с 60-летием!

Пусть годы бегут за годами, о том, что прошло, не грусти, а тем, кто когда-то обидел, обиды всем сердцем прости. Не трать свои нервы напрасно, здоровья не купишь нигде, пусть жизнь твоя будет прекрасной, здоровья и счастья желаем тебе.

Родные.



От всей души поздравляем **Василия Николаевича КРЕПЧУКА** с 50-летием!

В преданье старом говорится: когда родится человек, звезда на небе загорится, чтобы светить ему весь век. Так пусть звезда твоя сияет, по крайней мере, лет до ста, и дом твой счастьем озаряет сегодня, завтра и всегда. Семейной дружбы и согласия, успехов в жизни и в труде, а главное - большого счастья желаем мы всегда тебе.

Семья Иванчиц.



Оптимальный выбор!

КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, УДОБСТВО!

Новое окно с коэффициентом сопротивления теплопередаче **1,12 м²°С/Вт**

Лучшие покупки в кредит! оформление на месте

Мотольские ОКНА
отличные окна по честной цене!

г. Иваново
ул. Ленина, 3
(1652) 5-64-48
(029) 724-19-98
(029) 634-53-66

ПРОДАЮТСЯ

шифер, кирпич
лицевой, печной.

БЛОКИ.

ДОСТАВКА.
Тел.: 52-1-21, 52-1-82,
8-029-207-52-31

ИП НИКИФОРЧУК В. Ф. УНН 290820527

Блоки
газосиликатные,
кирпич, смеси
клеевые,
шифер, изокров,
зап. части

К АВТОТЕХНИКЕ.
Тел.: 8-01643-56-3-33,
208-68-90, 723-94-92,
674-11-34 (МТС), 779-
62-93 (Vel). УНН 290505983

ПРОДАЮТСЯ

БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлеры).
КИРПИЧ. Доставка.
Телефоны: 31-8-11,
8-029-795-22-85,
8-044-451-05-02.

ИП ПЛАВСКИЙ В. М. УНН 290373941

Продается

КАРТОФЕЛЬ

продовольственный.

Тел.: 5-65-54, 8-029-
826-22-50.

ИП Цыганчук С. В. УНН 290820887

ПЕРЕТЯЖКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Самый большой выбор ткани и дизайна.

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ В ПОДАРОК .
Скидки до 20% . Тел.: 8-029-129-12-29,
8-029-879-00-79

ИП ГУРЕЕВА И. А. УНН 690353055

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ

СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.

Тел.: 8-029-800-23-85,
8-029-724-39-99 (МТС),
8-029-985-89-13 (Vel).

ООО "Трест Реконструкция" УНН 191242853

ОТКРЫЛСЯ

НОВЫЙ МАГАЗИН

АВТОЗАПЧАСТИ

г. Иваново,
ул. Советская, 14.

ЧУП «Диалант» УНН 290492388

ОАО «Брестоблгарант»
официальный дилер завода «Горизонт»

РЕАЛИЗУЕТ

НОВЫЕ МОДЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРОВ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

ТЕЛЕРАДИОАППАРАТУРЫ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

Только у нас на телевизоры «Горизонт»
гарантия до 5 лет.

КРЕДИТ БЕСПРОЦЕНТНЫЙ. ИМЕЮТСЯ СКИДКИ.
Адрес: г. Иваново, ул. Первомайская, 1.
Тел. 2-13-22. УНН 200274495

Компьютерный дизайн мебели

ШКАФЫ-КУПЕ

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

Любая мебель от заказной до фабричной: ШКАФЫ,
КУХНИ, ДЕТСКИЕ, ГОРКИ, ТУМБЫ, КОМОДЫ,
СТОЛЫ КОМП., ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ.

Выезд дизайнера на дом, доставка,
установка, гарантии.
Тел.: 8-029-959-59-89, 8-029-794-11-78.

ООО "Ювитап" УНН 290501919

Тел.: 2-65-42,
8-029-529-65-42.

РЕМОНТ

стиральных машин-
автоматов, холодильников,
морозильников,
на дому у клиента.

Гарантия. Без выходных.
ИП ГУЛЮК И. В. УНН 290817295

РЕМОНТ

холодильников,
морозильников
по городу
и району.
ГАРАНТИЯ.

Прием заявок по телефонам:
8-029-346-23-21,
728-35-03, 2-60-79.
Стаж работы по специальности 23 года.
ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

Ремонт и реставрация

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Современный дизайн
с учетом ваших пожеланий

- большой выбор тканей
- изменение дизайна
- ремонт любой сложности
- изменение обычного дивана на угловой, кровати в тахту
- большой опыт работы
- быстро, качественно, недорого
- доставка бесплатно

ЧУП "Чеснот" УНН 690641123
8-029-322-11-78 (Vel).
8-029-762-32-17 (МТС).

ПРОДАЮТСЯ

БЛОКИ г/с, фунда-
ментные (демлер). Кирпич
любой. Доставка.
Тел.: 8-029-728-99-95,
8-01652-24-5-45.

ИП ДОБРОДЕЙ П. В. УНН 290216296

К СВЕДЕНИЮ

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

И РАЙОНА!

27 марта 2010 на центральном рынке г. Иваново рыбхозами "Днепробугский" и "Селец" будет проводиться реализация **ЖИВОЙ РЫБЫ** в расширенном ассортименте.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКОЙ!

Продаются

ОТРУБИ, МУКА, КОМБИКОРМ.

Тел.: 2-42-12,
8-029-728-64-78.

ИП Алатырцев В. В. УНН 290109402

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

профессионально, недорого

Перетяжка - из дивана - угловой диван
Изготовление - из кровати - тахта.
20 видов дизайнов - 3500 образцов тканей

Качество гарантирую. Доставка - бесплатно. Скидки инвалидам и пенсионерам. Каждому клиенту подарок.

8-029-605-05-95 (Vel), 8-029-875-05-95 (МТС),
8-029-693-00-95 (Vel). ИП Нагорный С. Н. УНН 690201351

Представитель в г. Пинске

ООО БрестСталь

- ✓ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (широкая гамма цветов) и комплектующие
- ✓ ПРОФНАСТИЛ (в наличии и под заказ)
- ✓ водосточные системы
- ✓ сайдинг, софит (подшивка крыш)
- ✓ лист кровельный «Ондулин» и «Ондура»
- ✓ мансардные окна, окна ПВХ
- ✓ ворота секционные «Алютех»
- ✓ шифер, утеплитель «Изолвер»

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО.

Оплата за наличный и безналичный расчет.
Тел.: 8-029-337-15-03 (Vel), 8-029-635-35-64 (Vel), 8-029-800-96-72,
8-029-823-04-54 (МТС), 8-0165-33-68-54 (факс).

ИП ГОРЕГЛЯД Г. Н. УНН 290099018. лиц. № 14450/0483492 от 17.06.2008г.

ТОЛЬКО ДО АПРЕЛЯ! АКЦИЯ!

ПОПУЛЯРНАЯ ОБИВКА!



ТРЕБУЙТЕ В МАГАЗИНАХ ВАШЕГО ГОРОДА!



WWW.LAGUNA.BY

СКИДКИ

до 30%

Понедельник, 29 марта

1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55
 Новости.
6.05, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.25, 11.50 Деловая жизнь.
8.30 В мире моторов.
9.05 Nota Bene.
9.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ». Мужской сезон.
10.50, **17.20** Худ.фильм «**Не родись красивой**».
11.35 «OFF STAGE LIFE» с Дмитрием Дашинским.
12.10 Худ.фильм «**Свадьба**».
14.05 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь». «С родителями под одной крышей».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Культурные люди.
15.55 Здоровье.
16.20 Сериал «**Огни большого города**».
18.25 Т/ф «Прости меня».
18.50, 0.00 «Зона Х». Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».

19.30 «Арена».
19.55 Ток-шоу «Ответный ход».
21.00 Панорама.
21.55 АТН «Серебро для джигитов».
22.05 Сериал «**Доктор Хаус. Четвертый сезон**».
23.10 Сериал «**Герои-3**».
0.05 День спорта.
0.20 Хоккей для всех.
 **6.00**, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.00, 0.55 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 Контуры.
10.10 ОНТ представляет: «Дыхание планеты».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.15, 1.10 Новости спорта.
11.10 «Шестой день творения».
12.00 «Малахов+».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «**Виола Тараканова. В мире преступных страстей**».
16.15 ОНТ представляет: «Мисс

Беларусь - 2010».
18.20 Сериал «**Моя прекрасная няня**».
19.00 Жди меня.
20.00 «Время».
21.05 Ток-шоу «Выбор».
22.00 Сериал «**Остаться в живых**».
23.20 «Преступления века».
23.55 ОНТ представляет: Профессиональный бокс. Александр Устинов - Эд Махоун.
0.25 Сериал «**Женаты... с детьми**».
 **7.00** Ладное утро.
8.00, **22.05** Сериал «**Универ**».
8.25, 16.20 Час суда. Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35, **18.00** Сериал «**Любовь как любовь**».
10.30 Худ.фильм «**Театр**».
12.20 «Пра мастацтва».
12.45 Школа ремонта.
13.40 «Белорусский акцент».
 Николай Бурнос (Беларусь).
14.10 Сериал «**Виола Тараканова. В мире преступных страстей**».
14.25 Бухта капитанов.
15.05 Телебарометр.
15.20, 0.00 Остросюжетный

детектив «Оружие» (Россия).
17.25 Простые упражнения с Ю.Афанасьевым (Россия).
19.05 Худ.фильм «**Люди Шпака**».
20.05 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
21.35 Большое сердце.
22.35 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура.
23.30 Хоккей. Формула игры.
 **6.00**, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Неделя».
9.35 «Большой завтрак».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «**Ангел-хранитель**».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, **18.30** «**Мачеха**». Сериал.
13.50 «Звездный ринг». Алексей Глызин против группы «Леприконсы».
15.00 «Большой город».
15.40 «Горячий лед».
16.05 «Культурная жизнь» с Александром Ефремовым.
16.50 «Добро пожаловать».
17.10 «Наше дело».

20.00 «Столичные подробности».
20.20 «Добрый вечер, малыш».
20.30 Худ.фильм «**КАРАСИ**».
22.55 «Столичный футбол».
23.25 Худ.фильм «**НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ**».
 **7.00** «Утро России».
9.20, **19.30** Сериал «**Однажды будет любовь**».
10.10 Док. фильм «Русское счастье Надежды Бабкиной».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Утренняя почта с Ларисой Грибалевой».
12.00 Худ.фильм «**Все по-честному**».
13.50, 16.50, 18.50, 0.05 Новости - Беларусь.
14.30, **22.55** Сериал «**Две стороны одной Анны**».
15.20 Худ.фильм «**Казачья застава**».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Сериал «**Кармелита. Цыганская страсть**».
20.25 Сериал «**След саламандры**».
22.20 Сериал «**Дворик**».
23.50 «Ничего личного».
 Информационно-сатирическая

программа.
0.15 «ВЕСТИ+».
0.35 «Мой серебряный шар. Тамара Макарова».
 **7.00** «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.25 «Программа Максимум».
9.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.50 Сериал «**Сыщики**».
13.00 «Сегодня».
13.30 Худ.фильм «**Молоды и счастливы**».
15.05 «Спасатели».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «**Кодекс чести-2**».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «**Глухарь. Продолжение**».
21.35 Сериал «**Гончие-3: Большие ставки**».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Честный понедельник».
0.35 «Школа злословия».

Вторник, 30 марта

1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55
 Новости.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Арена.
9.05, **19.55** Сериал «**Сваты**».
10.05, **16.50** Сериал «**Огни большого города**».
10.55, **17.50** Худ.фильм «**Не родись красивой**».
11.40 АТН «Серебро для джигитов».
12.10 Худ.фильм «**Чужие души**».
13.45 «OFF STAGE LIFE» с Виталием Новиковым и Натаной.
14.05 Ток-шоу «Ответный ход».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Т/ф «В гостях у шведского короля. Гётеборг».
15.55 Сериал «**Разлучница**».
18.50, 0.00 «Зона Х».
 Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. 1/4 финала. Бавария - Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция.
23.40 Олимпийский журнал.
0.05 День спорта.
0.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Обзор дня.
 **6.00**, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 0.50 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 Жди меня.
10.00 «Лидия Федосеева-Шукшина. О любви, о детях, о себе...».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.25, 1.05 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Один против всех».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «**Виола Тараканова. В мире преступных страстей**».
16.15 Сериал «**Монтекристо**».

17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «**Моя прекрасная няня**».
19.00 Сериал «**Слово женщине**».
12.20 «Время».
21.05 Сериал «**Цыганки**».
22.10 Сериал «**Крем**».
23.30 «Обратный отсчет».
 «Рижский гамбит».
0.05 Сериал «**Женаты... с детьми**».
 **7.00** Ладное утро.
8.00, **21.35** Сериал «**Универ**».
8.30, 16.20 Час суда. Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35, **18.00** Сериал «**Любовь как любовь**».
10.35, **19.05** Худ.фильм «**Люди Шпака**».
11.35 «Страсти по культуре» с Геннадием Давыдько.
12.15 Футбол. Чемпионат Англии. Обзор тура.
13.10 Хоккей. Формула игры.
13.35 Кинопробы.
14.00 «Белорусский акцент».
 Алексей Шатило (Беларусь).
14.25 Внеклассный час.

14.45 Своя компания.
15.20, 0.45 Остросюжетный детектив «Оружие» (Россия).
17.25 Простые упражнения с Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
22.05 Худ.фильм «**Страсти Христовы**».
0.15 Спорт-кадр.
 **6.00**, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро.Студия хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего настроения».
8.30 Худ.фильм «**КАРАСИ**».
10.05 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «**Ангел-хранитель**».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, **18.30** «**Мачеха**». Сериал.
13.50 «Громкое дело».
14.40 Сериал «**Своя команда**».
15.40 «Военная тайна».
16.50 «Столичный футбол».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 «**Солдаты. Дембель неизбежен!**» Сериал.
21.30 «**Отблески**». Сериал.
22.55 «У парадного подъезда» с Екатериной Забенью.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ.фильм «**МОЯ НАВСЕГДА**».
 **7.00** «Утро России».
9.20, **19.30** Сериал «**Однажды будет любовь**».
10.10 Док. фильм «Несмешная жизнь смешного человека. Готлиб Ронинсон».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 «Ничего личного».
 Информационно-сатирическая программа.
11.40, **20.25** Сериал «**След саламандры**».
13.20, 17.15 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 Новости - Беларусь.
14.25, **22.55** Сериал «**Две стороны одной Анны**».
15.15 Сериал «**Суд**».
17.50 Сериал «**Кармелита. Цыганская страсть**».
22.20 Сериал «**Дворик**».
0.00 «ВЕСТИ+».

0.20 Док. фильм «Во все колокола. Правда о белой смерти».
 **7.00** «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «И снова здравствуйте!».
9.25 «Чистосердечное признание».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Квартирный вопрос».
11.55 Сериал «**Сыщики**».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «**Пуля-дура. Агент почти не виден**».
15.10 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «**Кодекс чести-2**».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «**Глухарь. Продолжение**».
21.40 Сериал «**Гончие-3: Большие ставки**».
23.25 «Сегодня».
23.50 Футбол. Лига Чемпионов. Лион (Франция) - Бордо (Франция). 1/4 финала.

Среда, 31 марта

1 **23.55** Новости.
6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, **20.00** Сериал «**Сваты**».
10.00, **16.45** Сериал «**Огни большого города**».
10.50, **17.40** Худ.фильм «**Не родись красивой**».
11.40 Видеозапись АТН «Сакральнась гомельскай плыні» цикла «Зямля беларуская».
12.10 Худ.фильм «**Здравствуйте Вам!**».
14.05 Худ.фильм «**Мой любимый небелорусский актер**».
14.45 Док. фильм «Невидимый фронт».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Альманах путешествий.
15.55 Сериал «**Разлучница**».
18.35 Дневник «Минск - Вена-2010».
18.50, 0.00 «Зона Х».
 Криминальная хроника.
19.25 «Спортлото 5 из 36».

19.30 «КЕНО».
19.35 Земельный вопрос.
21.00 Панорама.
21.35 Футбол. Лиги чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Арсенал - Барселона. Прямая трансляция.
0.20 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Обзор дня.
 **6.00**, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.10, 0.50 Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05, **19.00** Сериал «**Слово женщине**».
10.00, **22.10** Сериал «**Крем**».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.25, 1.05 Новости спорта.
11.10 «Детективы».
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «**Виола Тараканова. В мире преступных страстей**».

16.15 Сериал «**Монтекристо**».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 Сериал «**Моя прекрасная няня**».
20.00 «Время».
21.05 Сериал «**Цыганки**».
23.30 «Документальный детектив».
0.05 Сериал «**Женаты... с детьми**».
 **7.00** Ладное утро.
8.00, **21.35** Сериал «**Универ**».
8.30, 16.20 Час суда. Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35, **18.00** Сериал «**Любовь как любовь**».
10.35, **19.05** Худ.фильм «**Люди Шпака**».
11.30 Репортер «Белорусского времечка».
12.15 Спорт-кадр.
12.45 Худ.фильм «**Спасибо, дети в порядке**» 1 с.
13.35 «Белорусский акцент».
 Владимир Хозяенок (Беларусь).
14.00 Мультфильмы.
14.10 Внеклассный час.
14.25 «Лабиринты: дра лянны храмы Прыкарпацця». Фильм першы.

14.55 Врачебные тайны с доктором А.Терещенко.
15.20, 23.35 Остросюжетный детектив «Оружие» (Россия).
17.25 Простые упражнения с Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
22.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Отборочный раунд. Женщины. Беларусь-Германия.
 **6.00**, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро.Студия хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «**Солдаты. Дембель неизбежен!**» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ.фильм «**Ангел-хранитель**».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званый ужин».
12.35, **18.30** «**Мачеха**». Сериал.
13.50 «Детективные истории».
14.40 Сериал «**Своя команда**».
15.35 «**Отблески**». Сериал.
16.50 «Новые путешествия

дилетанта».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.25 ПРЕМЬЕРА! «**Солдаты. Дембель неизбежен!**» Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «**Отблески**». Сериал.
22.55 «Минск и минчане».
23.25 «Репортерские истории».
23.50 Худ.фильм «**ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК**».
 **7.00** «Утро России».
9.20, **19.30** Сериал «**Однажды будет любовь**».
10.10 Док. фильм «Жил-был веселый человек. Аркадий Хайт».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Сериал «**След саламандры**».
13.20, 17.15 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 Новости - Беларусь.
14.25, **22.55** Сериал «**Две стороны одной Анны**».
15.15 Сериал «**Суд**».
17.50 Сериал «**Кармелита. Цыганская страсть**».
20.25 Сериал «**Телохранитель**».
«Сбитый летчик».
22.20 Сериал «**Дворик**».
0.00 «ВЕСТИ+».

0.20 Док. фильм «Исторические хроники». «1980. Андрей Сахаров и Елена Боннэр».
 **7.00** «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Следствие вели».
9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «Дачный ответ».
11.55 Сериал «**Сыщики**».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «**Пуля-дура. Агент почти не виден**».
15.05 «Главная дорога».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «**Кодекс чести-2**».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «**Глухарь. Продолжение**».
20.40 Сериал «**Гончие-3: Полет бумеранга**».
22.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
23.00 Футбол. Лига Чемпионов. Интер (Италия) - ЦСКА (Россия, Москва). 1/4 финала.

Четверг, 1 апреля

1 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55
 Новости.
6.05, 0.05 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь!».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 8.30, 11.55 Деловая жизнь.
8.35 Земельный вопрос.

9.05, **19.55** Сериал «**Сваты**».
10.00, **16.50** Сериал «**Огни большого города**».
10.50, **17.50** Худ.фильм «**Не родись красивой**».
11.40 Дневник «Минск - Вена-2010».
12.10 Худ.фильм «**Как найти идеал**».
13.45 Док. фильм

«Фортификация».
14.30 Док. фильм «Горячие точки».
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Собственной персоной.
15.55 Сериал «**Разлучница**».
18.50, 0.00 «Зона Х».
 Криминальная хроника.
19.25 «КЕНО».
19.30 Сфера интересов.
21.00 Панорама.
21.55 Актуальное интервью.

ДАМАШНІ ЭКРАН

ЧЕТВЕРГ, 1 апреля

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Сериал «Универ».
8.25, 16.15 Час суда. Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как любовь».
10.35, 19.05 Худ. фильм «Люди Шпака».
11.35 Экспедиция.
12.00 Битва экстрасенсов.
13.05 Худ. фильм «Спасибо, дети в порядке» 2 с.
13.55 «Белорусский акцент». Владимир Домбровский (Беларусь).
14.25 Внеклассный час.
14.40 Живой звук.
15.20 Остросюжетный детектив

«Оружие» (Россия).
17.20 Простые упражнения с Ю.Афанасьевым (Россия).
20.05 Белорусское времечко.
21.15 Калыханка.
21.35 Женская лига.
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Бенфика - Ливерпуль. Прямая трансляция.
0.00 Время футбола.
0.25 Футбол. Лига Европы. Обзор дня.
1.15 Культпросвет.

ТВ **6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30** «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20 «Утро. Студия хорошего настроения».

7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
7.45 «Утро. Студия хорошего настроения».
8.30 «Солдаты. Дембель неизбежен!» Сериал.
9.30 «Я-путешественник».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ. фильм «Ангел-хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званный ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха» Сериал.
13.50 «Фантастические истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Отблески». Сериал.
16.50 «Здравствуйте, доктор!».
20.00 «Столичные подробности».
20.15 «Добрый вечер, малыш».

20.25 ПРЕМЬЕРА! «Солдаты. Дембель неизбежен!» Сериал.
21.30 ПРЕМЬЕРА! «Отблески». Сериал.
22.55 «Личный интерес» с Павлом Кореневским.
23.25 «Автопанорама».
23.45 Худ. фильм «ИСПЫТАНИЕ АКИЛЫ».
РТР **7.00** «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал «Однажды будет любовь».
10.10 «Мой серебряный шар». Евгений Евстигнеев.
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25, 20.25 Сериал «Телохранитель». «Сбитый летчик».
13.15, 17.15 «Кулагин и

партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 23.50 Новости - Беларусь.
14.25, 22.55 Сериал «Две стороны одной Анны».
15.15 Сериал «Суд».
17.50 Сериал «Кармелита. Цыганская страсть».
22.20 Сериал «Дворик».
0.00 «ВЕСТИ+».
0.20 Док. фильм «ОСВОБОДИТЕЛИ». «Танкисты».
НТВ **7.00** «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.25 «В поисках Франции». Лазурный берег.
9.15 «Женский взгляд».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».

10.55 «Очная ставка».
11.50 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Пуля-дура. Агент для наследницы».
15.10 «Роковой день».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Кодекс чести-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 Сериал «Глухарь. Продолжение».
21.35 Сериал «Гончие-3: Полет бумеранга».
23.25 «Сегодня».
23.50 «Алтарь Победы».
0.35 «Первая кровь».

ПЯТНИЦА, 2 апреля

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 Новости.
6.05, 0.10 День спорта.
6.10, 7.10, 8.15 «Доброе утро, Беларусь».
7.05, 8.10 Зона Х.
7.30, 11.50 Деловая жизнь.
8.35 Сфера интересов.
9.05, 19.55 Сериал «Сваты».
10.00 Сериал «Огни большого города».
10.50, 18.05 Худ. фильм «Не родись красивой».
11.40 Актуальное интервью.
12.10 Худ. фильм «Уроки облыщения».
14.05 Праздничный концерт, посвященный Дню единения народов Беларуси и России.
15.15, 19.15 Новости региона.
15.25 Шпилька.
15.55 Сериал «Разлучница».
16.50 Женское ток-шоу «Жизнь как жизнь». «Живу с метросексуалом».
19.25 «КЕНО».

19.30 «Зона Х». Итоги недели.
21.00 Панорама.
21.55 Худ. фильм «Босиком по мостовой».
Н **6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 1.35** Наши новости.
6.05 ОНТ представляет: «Наше утро».
9.05 Сериал «Слово женщине».
10.00 Сериал «Крем».
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 1.50 Новости спорта.
11.10 ОНТ представляет: «Жди меня». Беларусь.
11.50 «Ералаш».
12.00 «Малахов +».
13.10 «Понять. Простить».
13.40 «Модный приговор».
14.45 «Контрольная закупка».
15.15 Сериал «Виола Тараканова. В мире преступных страстей».
16.15 Сериал «Монтекристо».
17.10 «Пусть говорят».
18.20 «Обратный отсчет». «Здесь

вам не равнина...».
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
21.05 ОНТ представляет: «Что? Где? Когда?» в Беларуси.
22.25 «Достоинство Республики».
1.05 Наша «Белараша».

7.00 ЛАДное утро.
8.00 Время футбола.
8.30, 16.25 Час суда. Дела семейные.
9.30 В этот день.
9.35 Женсовет.
9.35, 18.00 Сериал «Любовь как любовь».
11.10 Худ. фильм «Люди Шпака».
12.05 Гаспадар.
12.35 Худ. фильм «Два Федора». Сергей Бондаренко (Беларусь).
14.35 Худ. фильм «Спасибо, дети в порядке». 3 с.
15.30 Культпросвет.
15.55 Своя музыка. Продолжение.
17.30 Все о безопасности.
19.05 Пра мастацтва.
19.30 Репортер «Белорусского времечка».
20.25 Калыханка.

20.45 Битва экстрасенсов.
21.55 Док. фильм «Инна Чурикова. Божья печать».
22.40 Трансляция Крестного Пути из Римского Колизея с участием Папы Бенедикта XVI.
0.25 Телепорт.

ТВ **6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30** «24 часа».
6.10, 17.20 «Минщина».
6.20, 7.45 «Утро. Студия хорошего настроения».
7.40, 20.10 «СТВ-спорт».
8.30 «Солдаты. Дембель неизбежен!» Сериал.
9.30 «Автопанорама».
10.00 «Пять историй».
10.40 Худ. фильм «Ангел-хранитель».
11.30 «Дальние родственники».
11.40, 17.30 «Званный ужин».
12.35, 18.30 «Мачеха» Сериал.
13.50 «Секретные истории».
14.40 Сериал «Своя команда».
15.40 «Отблески». Сериал.
16.50 «Личный интерес» с Павлом Кореневским.
20.00 «Столичные подробности».

20.15 «Добрый вечер, малыш».
20.30 «КВН. Первая лига. 1/8 финала».
22.55 «Горячий лед».
23.25 «Видимо-невидимо». Обзор международного шоу-бизнеса.
0.05 Худ. фильм «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА».
1.35 «Секретные материалы» Сериал.
РТР **7.00** «Утро России».
9.20, 19.30 Сериал «Однажды будет любовь».
10.10 Док. фильм «Ничто не вечно... Юрий Нагибин».
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 ВЕСТИ.
11.25 Сериал «Телохранитель». «Сбитый летчик».
13.15, 17.15 «Кулагин и партнеры».
13.50, 16.50, 18.50, 22.10 Новости - Беларусь.
14.25 Худ. фильм «Новый Иерусалим».
15.15 Сериал «Суд».
17.50 Сериал «Кармелита. Цыганская страсть».
20.25 Концерт Игоря Саруханова.
22.20 Худ. фильм «Малахольная».

0.20 Худ. фильм «Плохой хороший человек».
НТВ **7.00** «Сегодня».
7.05 «Сегодня утром».
8.30 «Алтарь Победы».
9.20 «Особо опасен!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
10.55 «И снова здравствуйте!».
11.50 Сериал «Сыщики».
13.00 «Сегодня».
13.30 Сериал «Пуля-дура. Агент для наследницы».
15.05 «Профессия-репортер».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 Сериал «Кодекс чести-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.35 «Следствие вели...».
20.35 «Чрезвычайное происшествие. Расследование».
20.55 Премьера. «НТВшники». Двадцать лет с Жириновским».
22.05 Худ. фильм «Егорюшка».
23.55 Худ. фильм «Пятью два».

СУББОТА, 3 апреля

6.35 Сериал «Серферы».
7.05 Иснась.
7.30 День спорта.
7.40 Дневник «Минск - Вена-2010».
7.55 «Доброе утро, Беларусь».
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 Здоровье.
9.40 Документально-биографический цикл «Звездная жизнь» (Украина). Фильм «Звездные пари».
10.30 Шпилька.
11.05 Утренняя волна.
11.45 «OFF STAGE LIFE» с Артуром Шуляком.
12.10 Золотая коллекция советского кинематографа. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (СССР). Фильм «Сокровища Агры» 1 с.
13.40 Праздничный концерт, посвященный Дню единения народов Беларуси и России.
14.35 «Зона Х». Итоги недели.
15.10 Новости региона.
15.30 Вокруг планеты.
16.15 Док. фильм «Фортификация».
16.55 Олимпийский журнал.
17.10 Видеозапись АТН «Суцэльнасьць слонімскай душы» цикла «Зямля беларуская».

17.25 Т/ф «Прости меня».
18.00 «Ваше лото».
18.50 Лотерея «Пятерочка».
19.25 «КЕНО».
19.30 ЗВЕЗДНЫЕ ТАНЦЫ. Мужской сезон.
21.00 Панорама.
21.45 Праздничное богослужение на Воскресение Христово в Минском архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии. Прямая трансляция.
23.30 Праздничное богослужение на Воскресение Христово в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Прямая трансляция.

Н **7.00** ОНТ представляет: «Субботнее утро».
8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Наши новости.
9.05 Сериал «Кто в доме хозяин?».
9.45 «Здоровье».
10.30 «Смак».
11.10 Среда обитания. «Сколько мяса в колбасе?».
12.10 «Юрий Никулин. О грустном и смешном».
13.10 ОНТ представляет: «Союз».
13.40 «Библейские истории».
14.00 «Кинометры войны». «Другое

кино. Новый дом».
14.30 Худ. фильм «Новый дом».
16.15, 21.00 Новости спорта.
16.20 «Моя родословная. Сергей Шакуров».
17.30 Худ. фильм «Уж кто бы говорил 2».
18.55 ОНТ представляет: «Один против всех».
19.55 ОНТ представляет: «Жди меня». Беларусь.
21.05 Сериал «Предлагаемые обстоятельства».
23.00 «Что? Где? Когда?».
0.15 Худ. фильм «Когда ты последний раз видел своего отца?».

7.10 Кулинарная программа «Вкусно с Борисом Бурдой».
7.35 Все о безопасности.
8.00 Телепорт.
8.25 Док. фильм «Инна Чурикова. Божья печать».
9.15 Наши тесты.
9.50 Женсовет.
10.30 Своя компания.
11.15 «Лабиринты: дра лянны храмы Прыкарпацця». Фильм другі.
11.45 «Страсти по культуре» с Геннадием Давыдко.
12.25 Худ. фильм «Тихий Дон» 1 с.

14.40 Футбол. Чемпионат Англии. Манчестер Юнайтед - Челси. Прямая трансляция.
16.45 Футбол. Чемпионат Беларуси. Динамо (Брест) - Шахтер. Прямая трансляция.
18.55 «Паралимпийские игры 2010». 1 ч. «Дорога к мечте».
19.30 «Звезды юмора». (Россия).
20.10 Худ. фильм «Петя по дороге в царствие небесное».
22.05 Живой звук.
22.45 Худ. фильм «Тихий Дон».

ТВ **6.10** Сериал «Афромосквич».
7.00 Худ. фильм «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА».
9.10 «Добро пожаловать».
9.30 «Культурная жизнь» с Александром Ефремовым.
10.00 «Шаги к успеху» с Алиной Кабаевой.
10.55 «Минск и минчане».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.10 «Новые путешествия дилетанта».
13.40 «Фантастические истории».
14.05 Худ. фильм «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
15.45 «Видимо-невидимо». Обзор международного шоу-бизнеса.
16.30, 19.30 «24 часа».

16.45 «Наше дело».
17.00 «Большой город».
17.45 Худ. фильм «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО».
20.00 «СТВ-спорт».
20.10 «Звездный ринг». Вокальная группа «Чистый голос» против группы «Kivi».
21.25 Худ. фильм «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
23.25 «Неформат»: Леонардо ДиКаприо в фильме «КОМНАТА МАРВИНА». США, 1996 г.
1.00 Худ. фильм «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ».

РТР **7.00, 11.00, 14.00** ВЕСТИ.
7.10 Концерт Игоря Саруханова.
8.40 Худ. фильм «Плохой хороший человек».
10.25 «Утренняя почта с Ларисой Грибалевой».
11.10 «Субботник».
11.50 Худ. фильм «Тайна огня».
12.45 Худ. фильм «Пристань на том берегу».
14.15 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. ПРЕМЬЕРА. «ОСВОБОДИТЕЛИ». «Кавалеристы».
15.05 Худ. фильм «Малахольная».
17.00 «Субботний вечер».
19.00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
19.45 Худ. фильм «Самая красивая».

НТВ **6.00** Худ. фильм «Егорюшка».
7.35 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.25 «Авиаторы».
8.55 «Смотр».
9.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 Худ. фильм «М+Ж».
15.00 Схождение Благодатного огня. Трансляция из Иерусалима.
16.00 «Сегодня».
16.15 Премьера. «Суд присяжных: Главное дело».
17.40 «Очная ставка».
18.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия-репортер».
20.05 «Программа Максимум».
21.15 Худ. фильм «Русский крест».
1.05 Худ. фильм «История о Тристане и Изольде».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 апреля

7.40 Мультфильмы «Сказка о рыбе и рыбке».
8.10 Слово Митрополита Тадеуша Кондрусевича на праздник Воскресения Христова.
8.20 Иснась.
8.45 Слово Митрополита Филарета на праздник Воскресения Христова.
9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Новости.
9.05 «Арсенал». Программа об армии.
9.35 «Оружие». Цикл документальных фильмов (Беларусь).
9.50 Альманах путешествий.
10.15 Культурные люди.
10.55 В мире моторов.
11.25 Nota Bene.
12.10 Золотая коллекция советского кинематографа. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (СССР). Фильм «Сокровища Агры» 2 с.
13.40 Документально-биографический цикл «Звездная жизнь» (Украина). Фильм «Маленькие звезды большого шоу».
14.30 Футбол. Лига чемпионов.
15.10 Новости региона.
15.30 Т/ф «В гостях у шведского

короля. Геттеборг и Борос».
15.55 Худ. фильм «Анна».
18.00 Суперлото.
19.15 Документально-биографический цикл «Моя правда» (Украина). Фильм «Война и мир Сергея и Федора Бондарчуков».
20.30 «Спортлото 5 из 36».
20.50 «КЕНО».
21.00 «В центре внимания».
22.10 Худ. фильм «Любовь случается».
0.10 Собственной персоной.

Н **7.00** ОНТ представляет: «Воскресное утро».
8.00, 9.00, 16.00 Наши новости.
9.05 Воскресная проповедь.
9.20 Сериал «Кто в доме хозяин?».
9.55 «Непутевые заметки».
10.15 «Счастье есть!».
11.10 Пока все дома.
12.00 ОНТ представляет: «Утренняя почта».
12.35 «Умницы и умники».
13.20 «Песни Победы». «Мамина песня».
13.50 Худ. фильм «По ту сторону

волков».
16.15 Новости спорта.
16.20 «По ту сторону волков». Продолжение.
17.55 Премьера. «Владислав Галкин. Близко к сердцу».
18.55 Премьера ОНТ: «Давай поженимся!».
20.00 Контурь.
21.05 ОНТ представляет: «Мисс Беларусь - 2010».
23.00 Худ. фильм «Брюс Всемогущий».
0.50 «Южное Бутово».

7.00 Благовест.
7.25 Мир вашему дому.
7.35 Кулинарная программа «Вкусно с Борисом Бурдой».
8.00 Худ. фильм «Свадьба с приданым».
9.55 Школа ремонта.
11.00 Врачебные тайны с доктором А.Терещенко.
11.45 Кинопробы.
12.05 Бухта капитанов.
12.45 «Права человека». Авторская программа Евгения Новикова.
12.55 Худ. фильм «Тихий Дон».
17.15 Трансляция Пасхального Послания и Благословения «Граду и Миру» из Ватикана с участием Папы

Бенедикта XVI.
18.00 «Паралимпийские игры 2010». 2 ч. «Награда за мечту».
18.30 Док. фильм «Невероятные истории любви».
19.25 Наши тесты.
20.00 Экспедиция.
20.35 Телебарометр.
20.55 Смешное времечко.
21.30 Худ. фильм «Щепотка перца».
21.30 Своя музыка. Продолжение.
23.55 ПРОДвижение+.

ТВ **7.10** Сериал «Афромосквич».
8.00 Худ. фильм «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ».
9.30, 19.00 «Автопанорама».
10.00 «Очевидец представляет: самое смешное».
10.50 «Большой завтрак».
11.30 «Солдаты. Золотые серии».
13.15 «Здравствуйте, доктор!».
13.45 «Военная тайна».
14.35 «Дорогая передача».
14.50 Худ. фильм «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ БОРЯ».
16.30 «24 часа».
16.50 «У парадного подъезда» с Екатериной Забенко.
17.20 Концерт Михаила Задорнова.

19.30 «Неделя».
20.40 Худ. фильм «МИСС ПОТТЕР».
22.30 Худ. фильм «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ СЛОВ».
0.20 «Секретные материалы» Сериал.

РТР **7.00** «Достоинство республики».
7.15 Худ. фильм «Моя улица».
8.35 Худ. фильм «Самая красивая».
11.00, 14.00 ВЕСТИ.
11.10 «Сам себе режиссер».
12.10 Худ. фильм «Весенняя путевка».
14.20 «Смехопанорама».
14.55 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. ПРЕМЬЕРА. «Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж». Города воинской славы. Полярный.
15.25 Худ. фильм «Дело Румянцев».
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и Компания».
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
20.05 «Городок». Дайджест.
20.40 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со звездами». Сезон - 2010.
23.50 «Специальный корреспондент».

0.50 «Незаданные вопросы». Галина Уланова.
НТВ **6.30** Худ. фильм «М+Ж».
7.50 Мультфильмы.
8.00 «Сегодня».
8.15 «Дикий мир» с Тимофеем Баженовым.
8.45 «Их нравы».
9.20 «Едим дома!».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.50 «Особо опасен!».
11.25 Док. фильм «Погибшие за веру».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «В поисках Франции». Последняя капля.
14.10 Худ. фильм «Влюбиться в невесту брата».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Алтарь Победы». Смерш.
17.20 «И снова здравствуйте!».
18.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
19.55 «Чистосердечное признание».
20.30 Сериал «Грязная работа».
0.10 «Авиаторы».
0.40 «Футбольная ночь».

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
(полированный, натур. скол): сланец, мрамор, кварцит, травертин... Материал предлагается в слэбах, плитке, «чипсах», мозаике (250x450x10, 600x600x10, 400x400x10, 600x400x10, 300x150x10-20, 500x500x15-25) и др. *Материал идеально подходит для облицовки цоколя, стен, фасадов, заборов, столбов, ступеней, террас, фонтанов, бассейнов; внутренней отделки любых помещений:* стен, полов, подоконников, ступеней, столешниц, каминов, печей, мебели и др.
Выезд, наличие образцов, доставка.
Тел. 8-029-522-28-95. ИП Айдучик А. А. УНН 280820078

ВОРОТА; КАЛИТКИ; ЗАБОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ; КОЗЫРЬКИ; БАЛКОННЫЕ И ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ; КОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ и другие металлоизделия под заказ.
Тел.: 8-029-723-19-82, 8-029-145-63-77.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
ЧПТУП "Виртрай" УНН 290490293

Газ, котлы, газ. плиты, стабилизаторы, программаторы
IMMERGAS, ARISTON
GEFEST, BUDER
ОТОПЛЕНИЕ, МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ
тел:8-029-671-59-04vel.
8-029829-11-10;642-98-63 МТС
и.п.Леончук С.А. УНН290433339

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
доска обрезная и необрезная, брус, лаги, стропила, прожилыны, дрова и т.д.
Оптом и в розницу
в наличии и под заказ.
Телефоны: 5-64-76, 8-029-223-44-89, 8-029-968-25-44, 8-029-798-25-87.
ЧП «Пташиц» УНН 290818235 лиц. № 12300/0280778 до 22.06.2013

ПРОДАЮТСЯ
3-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 8-029-721-32-64.
срочно 4-КОМН. КВАРТИРА. Недорого. Тел.: 8-029-802-21-54, 2-24-84.
3-КОМН. КВАРТИРА по ул. Первомайской, 27. Тел. 8-029-384-55-80.
2-КОМН. КВАРТИРА в д. Лясковичи. Тел. 8-029-226-22-03.
2-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 8-029-798-24-20.
2-КОМН. КВАРТИРА в центре. Тел.: 2-35-11, 8-029-644-91-56.
ЖИЛОЙ ДОМ с хозпостройками (30 соток) в д. Горовата по ул. Комарова, 34. Тел. 8-029-804-60-49.
ДОМ по ул. Горького. Тел. 8-029-224-69-62.
ДОМ с хозпостройками в Иваново (газ, вода, тел.). Тел. 8-029-793-16-59.
ДОМ с хозпостройками; МЕБЕЛЬ. Тел. 2-12-72.
новый КИРПИЧНЫЙ ДОМ в г. Иваново со всеми удобствами. Общ. площадь 136 кв.м. Тел. 2-61-48.
срочно ДОМ или обменяю на 2-КОМН. КВАРТИРУ. Тел. 8-029-791-14-75.

КИРПИЧ (Украина). Тел.: 8-029-667-58-77, 8-0165-37-79-46. ИП КИЧАНОВСКИЙ Н. Н. УНН 290223087
УЧАСТОК 0,15 га по ул. Шамякина, 58. Есть сарай, фундамент дома, стройматериалы. Тел.: 8-01641-25-4-12, 8-029-798-62-02.
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН со всем оборудованием в д. Потаповичи. Тел. 8-044-478-92-09.
свадебное ПЛАТЬЕ; газозовый БАЛЛОН; ХОЛОДИЛЬНИК; КИРПИЧ печной. Тел. 2-59-77.
КОЛЯСКА ДЕТСК. б/у. Тел.: 8-044-742-94-54, 2-20-84.
КОЛЯСКА ДЕТСК. "джип" б/у. Тел.: 8-033-699-81-14, 2-36-25.
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН металлический, рольеты (3X3), 1600 у. е. Тел. 8-029-525-00-48.
семенной КАРТОФЕЛЬ, ВОЗ, ОКНА, ДВЕРИ б/у, СВЕКЛА. Тел. 2-53-08.
ШИФЕР (85 л.); КОРМО-ЗАПАРНИК. Тел. 2-29-86.
КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТБУКИ. Гарантия магазина. Тел. 8-029-525-95-75. ИП ВОРОБЕЙ К. С. УНН 290634431
ВОЗ дерев. Тел.: 32-6-35, 8-033-672-35-71.
ПОРΟΣЯТА вьетнамской породы. Тел. 38-1-83.

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА
ЗООМАГАЗИН
"АЙБОЛИТ"
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ.
У НАС ВЫ НАЙДЕТЕ:
ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ; ЗООТОВАРЫ, СУХИЕ КОРМА, АКССУАРЫ и многое другое.
Все, что надо для вашего питомца, есть у нас!!!
Наш адрес: ул. К. Маркса, 43, пав. №72.
Режим работы с 8.30 до 15.00. Выходной **понедельник.**
Тел. 8-029-965-03-04. ЧП "Три короля" УНН290494684

СНИМУ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС.
Тел. 8-029-782-77-78.

Сдаются в аренду ПОМЕЩЕНИЯ
по ул. Советская, 14.
Тел. 8-029-202-27-77.
УНН 290795725

УТЕРЯННОЕ
водительское удостоверение на имя Лагодича Н. Н. прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 32-1-96.

Утерянное
удостоверение инвалида III группы на имя Климовича Георгия Николаевича считать недействительным.

Нашедшего
водительское удостоверение на имя Пташица В. П. просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-029-968-25-44.

ЗАКУПАЕМ
СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ.
Тел.: 2-67-64, 8-029-233-96-39. ИП КУЗЬМИЧО П. УНН 290210310

СВИНИНУ. Тел.: 8-01653-11-0-83, 8-029-670-46-61. ИП МОРОЗ В. В. УНН 290042412

СВИНИНУ. Тел.: 8-029-790-04-69. ИП КОЛОДЧИН В. М. УНН 290416917

СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-12-71. ИП МАЛИЧЕ М. УНН 290820356

СВИНИНУ. Тел. 2-36-07. ИП ГОРДАШКИ С. В. УНН 290416958

СВИНИНУ. Т. 8-029-335-31-30. ИП БОРИНЧЕВСКИЙ В. И. УНН 290028172

КУПЛЮ
ТЕЛЯТ, БЫКА, Тел. 8-029-206-92-78.
ИП СТЕФАНОВИЧ В. Н. УНН 290223222

КОНЯ, КОРОВУ, БЫКА. Тел. 8-029-804-78-21.
КФХ «КОНЕВОД» УНН 290476310

ТЕЛЕНКА. Т. 8-033-605-96-43. ИП НОВИЦКИЙ А. А. УНН 290041707

КОРОВУ. Дорого. Тел.: 8-029-797-92-11, 8-01642-4-24-25. ИП ЯНИШЕВСКИЙ И. И. УНН 290752438

БЫКА, ТЕЛЕНКА, КОРОВУ, ЖЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-47-27, 8-029-522-35-99.
ИП КАММЕРЦЕЛЬ В. И. УНН 290404052

БЫКА, КОРОВУ, КОНЯ, ЖЕРЕБЕНКА. Тел. 8-029-790-91-18. ИП НОВИК С. Д. УНН 290634735

КОРОВУ, ЛОШАДЬ. Тел.: 8-033-643-33-04.
ИП ПАРЯЙН И. И. УНН 29009603

БЫКА, ТЕЛЕНКА, КОРОВУ, ЖЕРЕБЕНКА. Тел.: 8-0163-34-47-27, 8-029-522-35-99.
ИП КАММЕРЦЕЛЬ В. И. УНН 290404052

КОРОВУ, КОНЯ, БЫКА, ТЕЛЕНКА. Тел.: 8-0163-40-54-12, 8-029-794-47-50, 8-029-657-70-32.
ИП ТУМАШ С. В. УНН 290342128

ТЕЛЕНКА, КОНЯ, КОРОВУ. Тел. 8-029-726-81-51. ИП КОНОВАЛЮК А. В. УНН 290102783

АВТОСАЛОН
Продаются

а/м НИССАН-ПРИМЕРА, 96 г. в., 1.6 бензин. Тел.: 30-4-54, 8-029-208-41-50.

а/м МАЗДА-626, 90 г. в., 2.0 дизель. Тел.: 2-54-25, 8-029-208-41-50.

а/м АУДИ-100С-4, 91 г. в., 2.0, сереб. метал., г/б. Тел.: (8-029) 672-00-65, 539-04-71.

а/м АУДИ-80, 90 г. в., 2.0i. Тел. 8-033-672-77-71.

а/м МЕРСЕДЕС 208D, 91 г. в., грузовой, бортовой. Тел. 8-029-828-89-88.

а/м КРАЙСЛЕР-ВОЯДЖЕР, 2.4Б, 96 г. в., срочно, недорого. Тел.: 8-029-797-41-20, 31-4-48.

а/м ФОРД-МОНДЕО, 1993 г. в. Тел. 8-029-227-38-32.

а/м ОПЕЛЬ-ЗАФИРА, Д. Тел. 8-029-671-45-51.

а/м ФОРД-СИЕРА, 90 г. в. Тел. 8-029-826-59-93.

а/м ВАЗ-2105, 1994 г. в., белый. Недорого. Срочно. ЗАПЧАСТИ к а/м ФИАТ-КРОМА, 86 г. в., 2.0 бензин. Тел.: 8-033-318-44-65, 8-033-670-95-96.

а/м ВАЗ-2108, 87 г. в. Тел. 8-029-803-53-83.

Магазин "ФАСАД"
ПРОДАЕТ С ДОСТАВКОЙ БЛОКИ Г/С; БЛОКИ ДЕМЛЕРЫ; ШИФЕР и др. стройматериалы.
Тел.: 5-63-42, 8-029-622-46-18. УНП 290192657

Частному предприятию ТРЕБУЕТСЯ **МЕНЕДЖЕР** в магазин строительных материалов.
Тел. 8-029-622-46-18.

Сердечная благодарность
Нашу семью постигло большое непоправимое горе. Ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, сын, папочка, дедушка и брат Сенчук Василий Андреевич. Беда страшная. Не перенести бы ее, если бы не помощь и соучастие окружающих нас людей. Слова особой признательности, огромной и сердечной благодарности выражаем руководству, друзьям и коллегам СПК "Бакуново", медперсоналу хирургии №2 г. Иваново и амбулатории д. Сочивки, священнику и певчим, прихожанам, коллективу Сочивковской школы и СОШ №4 г. Иваново, близким, родным, сватам и их детям, соседям, которые взяли на себя основные заботы по организации похорон, а также за моральную и материальную поддержку всем знакомым и даже незнакомым людям, выразившим нам соболезнования по случаю невосполнимой утраты.
Спасибо всем вам, добрые люди, и храни вас Бог от всяких бед и несчастий.
Родные.

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ЧЕРНОГО ГРАНИТА, МРАМОРНОЙ КРОШКИ, ПОРТРЕТЫ, ФОТОМЕДАЛЬОНЫ.
(ДОСТАВКА, УСТАНОВКА).
НАШ АДРЕС: г. Иваново, ул. Космонавтов, 16.
Тел.: 2-59-16, 8-029-207-52-29. УНН 200619523

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1.5 т.
Тент, пять пассажирских мест.
Тел. 8-029-526-22-46.
ИП Безсилко А. Н. УНН 290821789

РЕАЛИЗУЕМ С ДОСТАВКОЙ
БЛОКИ г/с, БЛОКИ фундаментные, ПЛИТЫ перекрытия, МИНВАТУ, ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, КЛЕЙ для кладки блоков. ШИФЕР. Тел.: (8-029)-202-90-09, 204-38-83.
ИП Голенко Ж. В. УНН 290733193

ШИНЫ
для любой машины (легковые, грузовые, с/х).
Наличный, безналичный расчет. КРЕДИТ.
г. Иваново, ул. Первомайская, 25А, магазин «У Дабрадзёяў».
МТС 8-033-301-07-24, Velcom 8-029-377-07-24.

РАБОТА ДЛЯ ЖЕНЩИН
в компании "Орифлэйм" (не продажа)
Тел. 8-029-782-77-78.
ИП КУТАКОВА Т. А. УНН 590650135

УТЕПЛЕНИЕ (теплоизоляция), ЗАПОЛНЕНИЕ межстенных пустот (воздушек): в строящихся и жилых домах, 220В, 380В.
Тел.: 8-029-721-64-52, 8-0162-36-44-01.
ИП ИЛЬИН В. Б. УНН 200463919. Св. 504865.

ОКНА LG Chem ИЗ ПВХ
Изготовление, Гарантийное обслуживание, Замер и доставка бесплатно.
МТС (029) 790-38-74
Velcom (029) 999-75-24
Кредит
Качество, которому доверяют!

ОГРАДЫ
металлические, полимерные из нержавеющей стали, трубы, кресты.
ДОСТАВКА.
г. Береза, ул. Ленина, 107, павильон «Память».
Тел.: 8-029-521-25-65, 8-029-387-73-19, 8-01643-4-61-09 (после 18.00).
ИП МЕДВЕДЬ А. С. УНН 290729756

ПАМЯТНИКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА, ДОСТАВКА
в здании ФОКа с 9.00 до 18.00.
Воскресенье - с 9.00 до 15.00.
Выходной - суббота.
Тел. 8-029-606-86-97.
ЧПТУП «ПинаГранит» УНН 290491603

ИЩУ няню.
Тел. 8-029-205-04-38.

ПРОДАЕМ
по низким ценам **МОПЕДЫ; СКУТЕРЫ; МОТОБЛОКИ «ОКА»,** 6 л. с. и навесное оборудование к нему. Гарантия 1 год.
Доставка на дом.
Тел.: 8-044-467-38-25, 8-033-626-60-12.
ИП МАЦКЕВИЧ С. П. УНН 790143906

КУХНИ ЖАЛЮЗИ
горизонтальные, вертикальные, бамбуковые, деревянные, рольеты, противомоскитные сетки.
Тел.: 8-029-727-45-12, 8-044-462-45-10, 8-029-829-66-36.
ИП ГРИЦУК В. В. УНН 290268974

ПРОДАЕМ
ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ КОРМА для с/х животных и птицы, а также: **МУКУ ОБОЙНУЮ; ЗЕРНО, КУКУРУЗУ ДРОБЛЕННЫЕ; ОТРУБИ; КОМБИКОРМА** и др. с доставкой по району.
Оказываем услуги населению ПО РАЗМОЛУ ЗЕРНА.
г. Иваново, ул. Гагарина, 22, (автопарк №3).
Тел.: 2-46-86, 8-029-794-96-36, 8-029-207-08-36. УНН 290248608

Педагогический коллектив ГУО "Мохровская общеобразовательная школа" выражает искренние соболезнования председателю РК профсоюза работников образования и науки Дмитриевичу Арсению Васильевичу в связи с постигшим его горем - смертью **ЖЕНЫ.**

Коллектив работников филиала "Санаторий "Алеся" ОАО "СКО "Брестагрогроздравица" выражает глубокие соболезнования Дейсадзе Галине Николаевне в связи с постигшим ее горем - смертью **ОТЦА.**
Пусть наши искренние слова сочувствия поддержат Вас в горестную минуту жизни и облегчат боль утраты дорогого человека.

Коллектив работников ОАО "Белсоллод" выражает глубокие соболезнования Елец Вере Ивановне в связи с постигшим ее горем - смертью **МАТЕРИ.**